

Агляд-хроніка

парушэння прав чалавека ў Беларусі ў 1998 годзе

УСТУП

У 1998 годзе, калі ўвесь съвет адзначаў 50-годзьдзе абавяшчэння Усеагульнай дэкларацыі правы чалавека, рэжым Лукашэнкі працягваў антыдэмакратычныя дзеянні. У Рэспубліцы Беларусь ішоў адкрыты наступ на палітычных апанентаў з боку ўлады.

На працягу 1998 году аказваўся пастаянны ціск на кірауніцтва розных палітычных партыяў, якія знаходзяцца ў апазіцыі да презідэнта РБ. Так, за гэты час да адміністратыўнай адказнасці прыцягваліся: старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі, дэпутат Вярхоўнага Савету 13-га скліканья С.Багданкевіч; намеснік старшыні АГП, дэпутат ВС 13-га скліканья А.Дабравольскі; адныя з лідэраў АГП: дэпутаты ВС 13-га скліканья А.Лябедзька і Л.Гразнова; выконваючы абавязкі старшыні Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне» Л.Баршчэўскі, намеснікі старшыні БНФ«Адраджэнне» В.Вячорка і Ю.Хадыка; сакратары БНФ«Адраджэнне» А.БЯЛЯЦКІ, В.Сіўчык і А.Чахольскі; старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная Грамада» М.Статкевіч і адзін з кіраунікоў гэтай партыі, дэпутат ВС 13-га скліканья П.Знавец.

Рэжым робіць усё магчымае, каб захаваць «гонар і годнасць» Лукашэнкі. 4 чэрвеня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі законапраект, які прадугледжвае рэалізацыю артыкулу 79 новай рэдакцыі Канстытуцыі. Новы законапраект пропануе кваліфікацыю любы «замах на гонар і годнасць» презідэнта РБ як небясьпечнае дзяржаўнае злачынства, якое можа быць пакаранае пазбаўленнем волі на чатыры гады. У тым выпадку, калі гэтыя дзеянні зьдзяйсняюцца паўторна і з прыцягненнем СМІ, пакаранье будзе больш жорсткім — да 5 гадоў пазбаўлення волі. Распаўсюджаньне СМІ звестак, якія закранаюць гонар презідэнта, будзе цягнуць за сабой штраф у памеры да 100 мінімальных зарплат. Паводле новага законапраекту, права падаваць іскі пра абарону гонару і годнасці презідэнта мае права Генеральны пракурор Беларусі, абласныя пракуроры і пракуроры г.Мінска пры згодзе «абражанага» презідэнта. Новы законапраект аргументаваў глава Адміністрацыі презідэнта М.Мясініковіч, які сказаў, што «вышэйшай дзяржаўнай асобе павінна быць прадастаўленая аднаведная прававая абарона» («Советская Белоруссия», 5.06.98). Варта адзначыць, што прыняты 4 чэрвеня законапраект — не адзіны акт, прыняты ў абарону годнасці презідэнта. У зацверджаным на пачатку 1998 г. Законе «Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі» сказана, што «... распаўсюджванье звестак, якія прыніжаюць гонар і годнасць кіраунікоў дзяржаўных органаў, статус якіх устаноўлены Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь»,

лічыцца злоўжываньнем. Такім чынам, «вышэйшая дзяржаўная асoba» мас права на захаванье сванго гонару і годнасьці.

У сінегні 1998 г. на пятай сесіі так званай Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу быў прыняты Закон «Аб выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў у Рэспубліцы Беларусь». Закон забараняе ўдзел у выбарах асабаў, якія прыцягваліся да адміністратыўнай адказнасьці. Гэтая норма адкрыта парушае Канстытуцыю РБ, яна была ўведзеная ў Закон па прапанове презідэнта РБ А.Лукашэнкі, які хоча такім чынам адхіліць ад удзелу ў выбарах сваіх палітычных апанентаў. Вядома, што амаль усе апазіцыйныя палітыкі прыцягваліся да адміністратыўнай адказнасьці за ўдзел у акцыях пратэсту.

У БЕЛАРУСІ РЭГУЛЯРНА ПАРУШАЕЦЦА «ПРАВА НА СВАБОДУ МІРНЫХ СХОДАЎ І АСАЦЫЯЦЫЯЎ»

Амаль ніводная, нават дазволеная ўладамі акцыя не абыходзіцца без гвалтоўнага ўдзелу карных структураў. Пры гэтым выкарыстоўваюцца супрацьзаконныя метады захопу людзей: падчас і пасьля правядзеньня мітынгаў, шэсьцяў і пікетаў асобы ў цывільным, выкарыстоўваючы съпецтранспарт і радыёэтэхнічныя сродкі, хапаюць людзей і адвозяць у міліцэйскія пастарункі і разъмеркавальнікі. Пры гэтым іх жорстка зьбіваюць, палохаюць і па некалькі сутак трymаюць галоднымі.

Закон РБ ад 30.12. 1997 г. №114-3 «Аб сходах, мітынгах, вулічных шэсьцях, дэмантрацыях і пікетаваньнях» сур'ёзна абмяжоўвае права чалавека на вольнае выказваньне сваіх палітычных перакананьняў. Меры пакараньня, прадугледжаныя гэтым законам, зьяўляюцца аднымі са сродкамі ўздзеяньня на апазіцыйна настроеных грамадзянаў. Штрафы, якія выносяць суды згодна з артыкулам 167.1 КаAP РБ, выглядаюць як канфіскацыя маёмы. Пры сярэднім заробку 7 млн. бел. рублём (канец 1998 г.) прадугледжвае штраф у памеры ад 20 да 150 мінімальных зарплатай, што складае ад 5 млн. бел. руб. да 38 млн. бел. руб. Гэта пры першым прыцягненіі да адміністратыўнай адказнасці. Пры паўторным прыцягненіі да адказнасці на працягу году памер штрафу можа скласці да 75 млн.бел.рублём, а арганізатара акцыі пры паўторным затрыманьні чакае крымінальная справа.

Апрача таго, арт. 167.1. КаAP РБ прадугледжвае адміністратыўны арышт ад 3 да 15 сутак. Кодэкс аб адміністратыўных правапарушэннях прадугледжвае таксама затрыманьне ўдзельнікаў мітынгаў і шэсьцяў да разгляду справы ў судзе да 3 сутак. У выніку чалавек можа атрымаць папярэджаньне на судзе пасьля таго, як правядзе некалькі сутак у съпецразъмеркавальніку. Гэта здарылася ў сінезні 1998 г. з настаўніцай малодшых класаў, назіральнікам «Вясны-96» Леанардай Мухінай і актывістам БНФ Лявонам Садоўскім.

23 сакавіка пасьля дазволенага мітынгу з нагоды 80-ых угодкаў БНР быў затрыманы і дастаўлены ў пастарунак 31 чалавек.

2 красавіка, у дзень сьвяткаваньня аб'яднаньня Беларусі і Расіі, некалькі соцені апазіцыянераў прыйшлі ў Мінску на плошчу Якуба Коласа, каб выказаць свой погляд на задуманае Лукашэнкам яднаньне з Расіяй і адзначыць гадавіну зьбіцца ўдзельнікаў шэсьця 2 красавіка 1997 г. Але ж і праз год асобы ў цывільным хапалі людзей на вуліцах і цягнулі іх да съпецыяльна падрыхтаваных машынаў. У гэты

дзень было зьбіта і арыштавана больш за сорак чалавек. Аднымі з першых у пастарункі патрапілі сакратар Управы Беларускага Народнага Фронту Вячаслаў Сіўчык і лідэр Маладога Фронту Павел Севярынец, а таксама выконваючы абавязкі старшыні БНФ Лявон Баршчэўскі і намеснік старшыні БНФ Юры Хадыка. Сярод затрыманых і дастаўленых у Цэнтральны і Савецкі адзінства міліцыі было шмат непаўналетніх. Супраць некаторых былі ўзбуджаныя крымінальныя справы і ўзятыя падпіскі аб нявыезьдзе. Лідэр Маладога Фронту Павел Севярынец утрымліваўся ў мінскім СІЗА па вуліцы Валадарскага да 3 чэрвеня 1998 г. Пасьля двух месяцаў зняволеня яго вызвалілі пад падпіску аб нявыезьдзе. Паўла Севярынца дэпартавалі ў Віцебск, па месцы жыхарства яго бацькоў. А ў канцы 1998 г. крымінальная справа, узбуджаная супраць П.Севярынца, за недаказаннасцю ягонай віны была спыненая.

25 красавіка 1998 г. у Мінску ў чарговы раз адбыўся мітынг-шэсцьце «Чарнобыльскі шлях», арганізаваны Беларускім Народным Фронтам. Каля 7 тысячаў чалавек сабраліся на плошчы Якуба Коласа, каб прыняць удзел у афіцыйна дазволеным уладамі жалобным шэсці. У калонах дэманстрантаў былі заўважаныя былы сыпікер Вярхоўнага Савету 13-га склікання С. Шарэцкі, намеснік сыпікера Г.Карпенка, былы міністр унутраных спраў Ю. Захаранка і іншыя. Побач з беларусамі ў калонах ішла група маскоўскіх студэнтаў з Антыфашисткага Маладзёжнага Дзеяння (АМД). Маладыя масквічы несці транспарант з надпісам: «Лукашэнка капут! Жыве Беларусь!» Пасьля заканчэння мітынгу група масквічоў была арыштаваная пры выхадзе са штаб-кватэры БНФ. Маладыя людзі былі дастаўленыя ў Савецкі РАУС. На лідэра АМД і ягоных чатырнаццаць сяброў былі складзеныя пратаколы, іх абвінавацілі ў «зънявазе гонару презідэнта», пасьля чаго маладых антыфашистаў даставілі ў съпецпрыёмнік. Супраць расійскіх грамадзянаў была ўзбуджаная крымінальная справа. Адміністрацыя ізалятару адмовіла расійскаму консулу Уладзіміру Каралькову ў сустрэчы з затрыманымі. Пасольства Расіі накіравала ноту пратэсту ў Беларускае МЗС. У адміністрацыю А. Лукашэнкі пачалі паступаць заявы ад дэпутатаў Дзярждумы. Каб не псаваць адносіны з Москвой, увечары 26 красавіка ўсіх расіянаў дэпартавалі з Беларусі.

1 мая пасьля афіцыйна дазволенага шэсця было затрымана 16 чалавек: актыўісты сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», два непаўналетнія і два фотакарэспандэнты. Член ЦК С.-Д. партыі А. Завадскі пры затрыманні быў жорстка зьбіты, пасьля чаго на шыі засталіся сінякі. У гэты ж дзень у офіс сацыял-дэмакратычнай партыі прыехаў нарад міліцыі, быў складзены пратакол на

старшыню партыі Мікалая Статкевіча, яго павезьлі ў Цэнтральны РАУС, пасьля чаго без суда пратрымалі трое сутак у съпецразьмеркавальніку на вул. Акрэсціна.

5 мая 1998 г. адбылася акцыя ў падтрым-ку палітзняволеных, якую наладзіў Малады Фронт. На шляху ад плошчы Якуба Коласа да Опернага тэатру інцыдэнтаў не адбылося, але пасьля заканчэння акцыі асобы ў цывільным пачалі хапаць яе ўдзельнікаў. У той вечар затрымалі 10 чалавек. Адзін з іх, Віктар Жагунь, ратуючыся ад захопу, выскочыў на праездную частку вуліцы, дзе быў зьбіты машынай. Акрываўленага В.Жагуня даставілі ў міліцэйскі пастарунак і толькі потым выклікалі «хуткую дапамогу». В.Жагунь напісаў скаргу ў пракуратуру. 22 кастрычніка ў судзе Ленінскага раёну г. Мінска была разгледжаная справа маладафронтайца Віктара Жагуня. 25-гадовы Віктар Жагунь прасіў суд адмяніць штраф за «парушэнне правілаў дарожнага руху», накладзены на яго Цэнтральным райсудом 6 мая 1998 г. Судзьдзя Валянціна Крывая, разгледзеўшы скаргу Віктара Жагуня, адмовіла ў адмене штрафу. Хаця з самага пачатку было відавочна, што дарожна-транспартнае здарэнне адбылося не па віне В.Жагуня. Судзьдзя В.Крывая выклікала ў якасці съведкаў супрацоўнікаў міліцыі, якія 5 мая прымалі ўдзел у затрыманні моладзі. Ніхто са съведкаў ня змог узгадаць, хто менавіта з іх калегаў затрымліваў Віктара Жагуня. Вынік «справы Жагуня» съведчыць пра імкненіі праваахоўных органаў утойваць выпадкі парушэння закону з боку міліцыі ад шырокіх колаў грамадства. В.Жагунь напісаў скаргу ў гарадскую пракуратуру. 13 сінегня 1998 г. прыйшоў адказ, падпісаны прокурорам, у якім сказана: «Праведзеная праверка паказала, што сапраўды 05.05.98 г. Вы зъдзейсьнілі адміністратыўнае правапарушэнне, прадугледжанае арт. 120, ч.3 КаАП РБ, у сувязі з чым правамерна прыцягнуты да адміністратыўнай адказнасці. Вашыя до вады пра зъдзейсьненасправа парушэнне ўстане крайній неабходнасці ня могуць быць прынятыя пад увагу, паколькі абвяргаюцца тлумачэннямі шэрагу съведкаў, якія былі дапрошаныя на судовым паседжанні. Пры такіх абставінах падставаў для прынясеньня пратэсту на рашэнне суда Ленінскага раёну г.Мінска ад 22.10.98. і пастанову намесніка начальніка ДАІ Цэнтральнага РАУС г.Мінска ад 06.05.98 г. няма». Справа Віктара Жагуня выразна дэманструе сапраўдны стан правасуддзя ў Беларусі.

14 мая ў Мінску адбыліся шэсцце і рок-канцэрт у абарону палітычных зняволеных. Пасьля акцыі асобамі ў цывільным ужо на другім канцы гораду былі затрыманыя Т.Судзілоўская і Л.Валуй. На наступны дзень суд Савецкага раёну г.Мінска асудзіў Т.Судзілоўскую да штрафу ў памеры 5 мільёнаў бел. рублёў (больш за 100 даляраў ЗША), а Л.Валуя пры дапамозе Праваабарончага Цэнтра «Вясна-96» апраўдаў.

У чэрвені 1998 г. у Маладзечне прайшоў фестываль беларускай песні, падчас якога АМАПам было затрымана восем чалавек толькі за тое, што яны трымалі ў руках бел-чырвона-белыя паветраныя шарыкі і парасоны.

23 чэрвень, падчас чытаньня пра захаваныне право чалавека ў Беларусі ў так званай Палаце Вярхоўнага Савету РБ, на плошчы перад парламентам міліцыя затрымала двух чалавек, якія хацелі зьвярнуць увагу грамадскасасьці на парушэньне іх асабістых правы. Адзін з іх — Віктар Забалоцкі, беспрацоўны, у знак пратэсту супраць парушэння сваіх правы прывязаў сябе да слупа ланцугом. У гэты ж дзень В.Забалоцкі быў асуджаны ў Маскоўскім судзе і папярэджаны. У той жа самы час чатыры дэпутаты Вярхоўнага Савету РБ 13-га скліканья С.Багданкевіч, А.Дабравольскі, А.Лябедзька і П.Знавец з плакатамі «Свабоду палітзняволеным У.Кудзінаву і А.Клімаву» прайшлі ад плошчы Незалежнасці да муроў мінскага съледчага ізалятару, а затым да рэздэнцыі прэзідэнта РБ, дзе і былі спыненыя. Усе яны атрымалі павесткі ў суд, дзе неўзабаве былі асуджаныя.

27 ліпеня адбылося шэсцьце, прысьвечанае 8-й гадавіне прыняцця Дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. Падчас шэсцьца на дэманстрантаў адбыўся напад з боку фашыстоўскай групы «Русскага нацыянальнага единства». Двое з неафашыстаў былі затрыманыя і згадзеныя ў міліцыю. Але ж пры рэжыме Лукашэнкі ніводзін фашыст быў пакараны. У той час, як за антыпрэзідэнцкія лозунгі маладых людзей адпраўляюць за краты. Лозунгі накшталт «Жыве Беларусь!» старанна замалёўваюцца. У гэты самы час аўтары антысеміцкіх лозунгаў, накіраваных на распальваныне міжнацыянальнай рэзьні, якія перыядычна зьяўляюцца на съценах у гарадах Беларусі, застаюцца нявыяўленымі, а значыць — непакаранымі. Лозунгі такога плану ўлады не съпяшаюцца зынішчаць.

29 ліпеня 1989 г. Цэнтральны суд г. Магілёва прысудзіў кірауніку мясцовай арганізацыі Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне» Анатолю Фёдараву штраф у памеры 37, 5 мільёнаў бел. рублёў (больш за 400 даляраў ЗША). Віна А.Фёдарава была ў тым, што 15 ліпеня 1998 г. ён арганізаваў несанкцыянаваны пікет у абарону право замежных дыпламатаў, якіх беларускія ўлады прымусова выселілі з рэздэнцыі ў Драздах.

28 жніўня ў судзе Маскоўскага раёну г. Мінска адбыўся суд над актывістамі грамадзянскага руху «Хартыя-97» Зыміцерам Бандарэнкам і Алегам Бябеніным, а таксама журналістам Валерыем Шчукіным за правядзенне 3 ліпеня 1998 г. акцыі ў падтрымку палітзняволеных. З.Бандарэнку, А. Бябеніну вынесеныя папярэджаныні, а В.Шчукін аштрафаваны на 5 мільёнаў беларускіх рублёў.

Адміністрацыя беларускіх прадпрыемстваў баіцца уплыву Свабодных прафсаюзаў. Улады раздражняе актыўная нязгода Свабодных прафсаюзаў з сацыяльна-зканамічнай палітыкай, якая праводзіцца ў Беларусі.

3 верасьня ў 14.30 каля Мінскага завodu халадзільнікаў актыўісты палітычнай арганізацыі «Хартыя-97», члены Аб'яднанай Грамадзянскай партыі Валянціна Каралсва і Кацярына Гаравая раздавалі рабочым, якія ішлі дамоў з работы, газету Свабоднага прафсаюзу «Рабочый». Нягледзячы на тое, што адбывалася гэта па-за тэрыторыяй заводу, да жанчын падыйшлі прадстаўнікі адміністрацыі ў суправаджэнні ахойніка, якія ў грубай форме запатрабавалі спыніць раздачу газет. «Нам ня трэба вашага прафсаюзу, — заяўлі прадстаўнікі адміністрацыі, — у нас съць свой прафсаюз. Вы дэмаралізуце наш калектыв». У адносінах да Валянціны Каралёвой была ўжытая сіла. Актыўістак «Хартыі-97» суправаджалі да прыпынку грамадскага транспарту. Пры гэтым прадстаўнікі адміністрацыі заводу так і не назвалі свае прозывішчы і пасады.

21 кастрычніка начальнік аховы Мінскага Аўтамабільнага завodu з двумя ахойнікамі затрымалі ў прахадной актыўістаў Свабоднага прафсаюзу МАЗа М.Карповіча, М.Марыніча і Г.Хазана, якія несьлі рабочым матэрыялы паседжання заводскага Савету Свабоднага прафсаюзу. Ахова пры затрыманні ўжыла фізічную сілу. У гэты ж дзень старшыня Савету Свабоднага прафсаюзу МАЗа звярнуўся да пракурора Заводскага раёну з хадайніцтвам аб узбуджэнні крымінальных спраў у адносінах да ахойнікаў, якія дапусцілі супрацьпраўныя дзеянні.

У акцыі **5 лістапада**, накіраванай супрань зыніжэння жыцьцёвага ўзроўню і жабрацкіх зарплатай, арганізаванай Свабодным прафсаюзам (СПБ) у Мінску, узялі удзел каля 2 тысячай чалавек. Адразу пасля заканчэння шэсцяці былі затрыманыя 10 чалавек: 1. Івашкевіч Віктар (заяўляльнік акцыі); 2. Мацкайць Сяргей (рабочы-будаўнік); 3. Лазарчык Алена (жонка Мацкайця С., цяжарная на 9-ым месцы); 4. Раманаў Мікалай (рабочы Мінскага аўтазаводу); 5. Канапацкі Вадзім (назіральнік Праваабарончага Цэнтру «Вясна-96»); 6. Касцяневіч Юрась (непаўнолетні); 7. Петрашкевіч Павел (непаўнолетні); 8. Дранчук Цімафей (непаўнолетні); 9. Скрабец Павел (вадзіцель з МАЗу); 10. Скочка Яўген.

Заяўляльніцы мітынгу М.Аліевай і яе дачцэ, а таксама журналісты Жыхар Ірыне раніцай 6 лістапада супрацоўнікі міліцыі ўручылі судовыя позвы ў іхніх кватэрах. На наступны дзень, 6 лістапада 1998 г, у Партизанскім судзе г.Мінска адбыліся судовыя працэсы над затрыманымі. Апроч таго, у будынку суда быў затрыманы журналіст

Валеры Шчукін. Тром затрыманым: Лазарчык А., Жыхар І. і Аліевай М. суд вынес папярэджаньні.

11 сінегня старшыня пярвічнай арганізацыі Свабоднага прафсаюзу металістаў Мінскага трактарнага завodu Вячаслаў Козел быў зъбіты ахойнікамі пры спробе прайсці ў будынак адміністрацыі МТЗ. У В.Козела была глыбока параненая рука.

10 сінегня 1998 г. у Віцебску сябры суполкі БНФ «Адраджэнне» Барыс Хамайда і Юрась Карпаў да 50-ых угодкаў прыніцьця Усеагульной дэкларацыі правоў чалавека правялі акцыю пратзсту. Барыс Хамайда стаяў з плакатам «Свабоду ўсім палітвязням Беларусі». Праз паўгадзіны ён быў затрыманы. Юрась Карпаў з плакатам «Свабоду Плешчанку» прайшоў ад бібліятэкі ім.Леніна да Кастрычніцкага РАУС, дзе быў затрыманы. Двоє актыўістаў БНФ атрымалі па 10 сутак адміністраваныя арышту за несанкцыянаваны пікет.

6 сінегня на Кастрычніцкай плошчы г. Мінска (насупраць рэзідэнцыі прэзідэнта РБ А.Лукашэнкі) адбыўся мітынг, прысьвечаны 50-ым угодкам Усеагульной дэкларацыі правоў чалавека. Заяўляльнікамі акцыі былі намеснік старшыні Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне» Юры Хадыка і старшыня Праваабрончага Цэнтра «Вясна-96» Але́с Бяляцкі. Заяўка на правядзенне акцыі на Кастрычніцкай плошчы была пададзеная ў Мінскі гарвыканкам, але гарвыканкам адмовіў у правядзеніі мітынгу на Кастрычніцкай плошчы. Паколькі гарвыканкам ня меў матывацыі для сваёй адмовы, то вымушаны быў тэрмінова выдаць съпецыяльную пастанову пра асаблівы статус Кастрычніцкай плошчы, паводле якога на ёй нельга праводзіць масавыя акцыі. Гэтая пастанова супярэчыць дзейснаму заканадаўству. Варта нагадаць, што 4 гады таму ўлады забаранілі апазіцыі праводзіць акцыі на плошчы Незалежнасці, таксама надаўшы ёй асаблівы статус.

Заяўляльнікі акцыі падалі скаргу ў суд Маскоўскага раёну г. Мінска на дзеянныя гарвыканкаму.

Акцыя адбылася, нягледзячы на перашкоды супрацоўнікаў міліцыі, якія палічылі, што з боку заяўляльнікаў акцыі мелі месца «перавышэнне паўнамоцтваў і парушэнне дзеючага заканадаўства». У сваім выступленні Юры Хадыка спасылаўся на Усеагульную дэкларацыю правоў чалавека, якая гарантую «права на свободу мірных сходаў», «права на свободу перакананняў і на свободнае выказванье іх», «права атрымліваць і распаўсюджваць інфармацыю». Свой выступ Але́с Бяляцкі прысьвяціў праблеме правоў чалавека ў Беларусі. Яшчэ на плошчы арганізатарам уручылі позывы, а 7 сінегня яны зьявіліся ў Цэнтральны РАУС для складання пратаколу.

Пасьля заканчэння акцыі оперсупрацоўнікі ГУУС пачалі масавыя затрыманьні.

Машыны зынешняга назіраньня ўзялі ў аблогу сядзібу Беларускага Народнага Фронту «Адраджэнне», людзей, якія выходзілі адтуль, адразу хапалі асобы ў цывільным і кідалі ў машыны.

Активісты Праваабрончага Цэнтру «Вясна-96» даведаліся, што затрыманыя былі дастаўленыя ў Цэнтральны РАУС г.Мінска. Загадчыца грамадскай прыёмнай «Вясны-96» Любоў Лунёва і журналіст Генадзь Барбарыч накіраваліся туды з мэтай высьвятлення колькасці затрыманых, але былі выстаўленыя за межы РАУС з ужываньнем фізічнай сілы.

Такім чынам у Мінску адсьвятковалі 50-ыя ўгодкі абвяшчэння Усеагульной дэкларацыі праву чалавека.

7 сінегня ў Мінску адбыліся суды над затрыманымі ўдзельнікамі акцыі, прысьвечанай 50-ым ўгодкам прыняцьця Усеагульной дэкларацыі праву чалавека. 7 сінегня ў Цэнтральным судзе было разгледжана 15 адміністратыўных справаў. Судзьдзя Анатоль Уладзіміравіч Барысёнак вынес у дачыненьні да затрыманых ўдзельнікаў мітынгу наступныя прысуды:

1. Бяляцкі Алесь, старшыня Праваабрончага Цэнтру «Вясна-96», заяўляльнік акцыі -- 10 сутак адміністратыўнага арышту; 2. Хадыка Юры, намеснік старшыні БНФ «Адраджэнне», заяўляльнік акцыі -- 10 сутак адміністратыўнага арышту; 3. Сяргей Шынкевіч -- штраф 7 млн. бел. рублёў; 4. Алег Шатулін -- 3 сутак адміністратыўнага арышту; 5. Вячаслаў Бірыла -- штраф 7 млн. бел. рублёў; 6. Міхаіл Новік -- папярэджанье; 7. Людміла Гразнова, дэпутат Вярхоўнага Савету 13-га скліканья -- папярэджанье; 8. Ядзевіга Лабковіч -- папярэджанье; 9. Леанарда Мухіна, настаўніца малодшых класаў, назіральнік «Вясны-96» -- папярэджанье, правяла нач у съпецразъмеркавальніку; 10. Віктар Рабушка -- 3 сутак адміністратыўнага арышту; 11. Эдуард Бокі -- папярэджанье; 13. Уладзімір Кішкурна -- 3 сутак адміністратыўнага арышту; 14. Алесь Станішэўскі -- 7 млн. бел. рублёў; 15. Мікола Статкевіч, старшыня Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная Грамада» -- 3 сутак адміністратыўнага арышту.

7 сінегня ў судзе Партызанекага раёну г.Мінска адбыўся судовы працэс па адміністратыўнай справе над журналістам Валерыем Шчукіным за ўдзел у прафсаюзнай акцыі 5 лістапада. Судзьдзя Мікалай Трубнікаў асудзіў яго да 15 сутак адміністратыўнага арышту. Пасьля вынясеньня прысуду сп. Шчукіну на рукі былі накладзеныя кайданы. Супрацоўнікі міліцыі, ужыўшы фізічную сілу, пацягнулі

сп.Шчукіна ў машыну, якая даставіла яго ў съпсцразьмеркавальнік на вул.Акрэсьціна. 22 сінежня скончыўся тэрмін 15-дзённага адміністратыўнага арышту журналіста. Валерыя Шчукіна мусілі выпусьціць са съпсцразьмеркавальніка ў 14 гадзінаў. А ў 10 раніцы па яго прыйшлі супрацоўнікі міліцыі і сказалі: «На выхад!». Шчукін сказаў, што нікуды з імі ня пойдзс. Тады яго схапілі і пацягнулі па падлозе на вуліцу, там яго кінулі голым торсам на сънег. На службовай машынс В.Шчукіна даставілі ў суд Цэнтральнага раёну г.Мінска, каб судзіць за ўдзел у акцыі 6 сінежня, прысьвечанай 50-ым угодкам з дня абвяшчэння Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Падчас судовага паседжання міліцыянты ўварваліся да судзьдзі Анатоля Уладзіміравіча Барысёнка і кінулі В.Шчукіна на падлогу. Але судзьдзя перанёс разгляд справы.

8 сінежня, пасьля заканчэння мітынгу Свабоднага прафсаюзу Беларускага (СПБ) быў затрыманы актывіст Беларускага Народнага Фронту Лявон Садоўскі. 8 сінежня на плошчы Якуба Коласа ў Мінску адбыўся мітынг пратэсту супраць зыніжэння жыцьцёвага ўзроўню працоўных. На адным з плакатаў была цытата з выступлення прэзідэнта РБ А.Лукашэнкі: «Рабочим платить надо так, чтобы глаза засветились». А таксама: «Ці ёсьць у вас грошы на падарункі дзецям на Новы год?», «Новыя працоўныя месцы: Лукашэнку, Абрамовічу, Лінгу». Пасьля заканчэння мітынгу Лявон Садоўскі быў захоплены на трамвайнім прыпынку асобамі ў цывільным. У мышыне Лявон Садоўскі чуў, як захапіўшыя яго людзі размаўлялі паміж сабой: «Работаем по фотографіі № 3». Меўся на ўвазе фотаздымак, зроблены 6 сінежня на Кастрычніцкай плошчы. Лявон Садоўскі правёў ноч у съпецразьмеркавальніку на вуліцы Акрэсьціна. 9 сінежня адбыўся суд, які вынес Лявону Садоўскаму папярэджаньне. У якасці съведкаў на судзе выступалі тыя самыя асобы ў цывільным, якія праводзілі затрыманьне. Апрача таго, у судзе фігуравалі фотаздымкі, зробленыя съпецслужбамі падчас правядзення акцыі, прысьвачанай 50-ым угодкам Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека.

9 сінежня пасьля заканчэння чарговай акцыі Свабоднага прафсаюзу Беларускага (СПБ) на мінскім праспекце Машэрава асобамі ў цывільным быў затрыманы непаўнагадовы (16 з паловай гадоў) Каражчанка Станіслаў -- навучэнец Цэнтру прафесійнай адукцыі Партызанскага раёну (вучыцца на сълссара). Станіслаў Каражчанка зьяўляецца сябрам Маладога Фронту, намеснікам старшыні Партызанскай Рады. Пры затрыманні Станіслаў быў зьбіты людзьмі ў цывільным, якія нават не паказалі свае пасывдчаньні. Станіслаў Каражчанка спрабаваў супраціўляцца, яго прыціснулі да съцяны, душылі, схапіўшы за куртку, не рэагавалі на крыкі. Казалі: «Заткніся, што ты крычыш?» і «Ён п'яны, з яго гарэлка прэ, яны ўсе там п'яныя былі». На мышыне «Жыгулі» шэрага колеру ён быў дастаўлены ў РАУС

Цэнт ральнага раёну г. Мінска (у машине яго таксама білі); калі адводзілі з машины, перад самым РАУС, ударылі ў сьпіну. У Цэнтральным РАУС быў складзены пратакол. Тут у яго ўпершыню спыталі імя і прозвішча. Яго абвінавачвалі ўтым, што падчас мітынгу 6 сінежня ён трymаў мегафон Юрью Хадыку і выкрыкваў лозунг: «Жыве Беларусь!» У РАУС затрыманаму паказвалі фотаздымкі, зробленыя 6 сінежня съпецслужбамі падчас мітынгу. Апрача супрацоўнікаў міліцыі ў РАУС каля вакна сядзеў чалавек, які не прадстаўляўся, але таксама задаваў пытаньні і запісваў адказы асобна. У 5-й мінскай клініцы, куды звярнуўся С.Каращанка ўвечары 9 сінежня, ён быў агледжаны хірургам і неўрапатолагам. Быў паставлены дыягноз: «ушибы мягких тканей головы». Са словаў супрацоўнікаў міліцыі, Станіславу Карапашанку пагражае пгграф. У сваю чаргу Станіслаў Карапашанку падаваў скаргу ў прокуратуру на неправамоцныя дзеяньяні праваахоўных органаў. 23 сінежня С.Каращанку выклікалі ў Камісію па справах непаўнагадовых па месцы жыхарства. У камісіі Станіславу Карапашанку патлумачылі, што ён ня мае права хадзіць на мітынгі пакуль яму ня спойніцца 18 гадоў. Яму сказаў: «Ня ты гэтую ўладу выбіраў, не табе супраць яе выступаць». Станіславу Карапашанку вынеслі папярэджаныне за ўдзел у акцыі 6 сінежня, прысьвечанай абвяшчэнню Усеагульной дэкларацыі право чалавека (паводле арт. 167, ч. 1 КаAP РБ).

25 сінежня 1998 г. у Мінску адбылася акцыя грамадзянскага непадпарадкованыя ў знак пратэсту супрань падпісанай у Москве прэзідэнтамі Расіі і Беларусі дэкларацыі аб стварэнні ў 1999 годзе саюзнай дзяржавы. Прыкладна ў 18 гадзінаў 20 хвілінаў цэнтральны праспект горада — Францішка Скарэны — быў перакрыты ўдзельнікамі акцыі пратэсту, якія трымалі бел-чырвона-белыя нацыянальныя беларускія сцягі і сцяг еўрапейскай супольнасці, а таксама плакат: «Жыве незалежная Беларусь!» Акцыя адбылася як стыхійны адказ грамадзянаў на падпісаныне ў Москве шэррагу дакументаў, накіраваных на далейшую інкарпарацыю Беларусі ў склад Расіі і рэанімацыю савецкай расійскай імперыі. Прыкладна праз 20 хвілінаў акцыя пратэсту была разагнаная супрацоўнікамі міліцыі. 9 чалавек былі затрыманыя. Гэта: Бандарэнка Зыміцер, актывіст грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя-97»; Гразнова Людміла, дэпутат ВС Беларусі 13-га скліканьня; Карызна Алесь, актывіст Беларускага Народнага Фронту «Адраджэннне»; Лунёва Любой, загадчык грамадскай прыёмнай Праваабарончага Цэнтра «Вясна-96»; Марозаў Віктар, актывіст БНФ «Адраджэннне»; Руснак Уладзімір, актывіст БНФ «Адраджэннне»; Шчукін Валеры, дэпутат ВС Беларусі 13-га скліканьня; Фурман Віктар; Юрына Галіна, актывістка грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя-97». Таксама на непрацяглы час былі затрыманыя журналісты: Завадскі Дзымітры, аператар здымачнай групы ГРТ; Пульша Сяргей, карэспандэнт газеты «Беларуская

Маладзёжная»; Талочка Віктар, фотакарэспандэнт інфармагенцства ITAR TASS. Падчас разгону акцыі пратэсту невядомай машынай быў зъбіты адзін з дэмантрантаў — Сакольчык Лявон. Па паказаньнях відавочцаў, кіроўца машыны пэўны час перад здарэннем размаўляў з супрацоўнікам міліцыі. Пасля дарожнатаransпартнага здарэння ён бесперашкодна зъехаў, нягледзячы на заклікі людзей да супрацоўнікаў Дзяржаўтайнасці. Міліцыянты дэмантратыўна адмовіліся затрымліваць віноўніка ДТЗ, як і выклікаць «хуткую дапамогу». Усе затрыманыя былі дастаўлены ў РАУС Савецкага р-ну. Жанчын, якія маюць дзяцей да 12 гадоў, пратрымалі больш трох гадзін, што зьяўляецца парушэннем Кодэкса аб адміністратыўных правапарушэннях. Яны атрымалі позвы ў суд Савецкага р-ну на панядзелак, 28 сінтября 1998 г. Іншыя затрыманыя былі завезены ў съпецпрыёмнік па вул. Акрэсьціна, дзе іх будуць утримліваць да суда. Адзін з затрыманых, В.ІІчукін, са съпецпрыёмніка быў дастаўлены ў 9-ю гарадскую бальніцу ў адзьдзяленіне нейрхірургіі.

28 сінтября ў Мінску адбыліся суды над ўзельнікамі акцыі грамадзянскага непадпрадкавання, якая прыйшла ў сталіцы Беларусі 25 сінтября супраць інкарпарацыі Беларусі ў Расію.

Суды адбыліся ў розных месцах -- Гарадскім адзьдзеле міліцыі на Камароўскім рынку (ГАМ) і ў будынку ДАІ Савецкага раёну г. Мінска. Гэта было зроблена наўмысна, каб не прыцягваць ўвагу грамадскасасці. Супрацоўнікі міліцыі Савецкага РАУС адмаўляліся даваць інфармацыю прадстаўнікам праваабарончых арганізацый пра дакладнае месца правядзення суда. Акрамя таго, супрацоўнікі міліцыі атрымалі загад не пускаць журналістаў і прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый у будынкі, дзе адбываліся суды. Таму давялося чакаць вынікаў суда на ганку.

У Гарадскім адзьдзеле міліцыі былі вынесеныя наступныя прысуды: Марозаў Віктар (БНФ «Адраджэнне») — 5 сутак зняволення; Руснак Уладзімір (БНФ «Адраджэнне») — 5 сутак; Карызна Алесь (67 гадоў, БНФ «Адраджэнне») — 5 сутак; Бандарэнка Зыміцер (грамадзянская ініцыятыва «Хартыя-97») — 5 сутак; Фурман Віктар (БНФ «Адраджэнне») — штраф 5 млн. бел. рублёў. У будынку ДАІ Савецкага раёну былі вынесеныя наступныя прысуды: Лунёва Любоў — папярэджанне; Гразнова Людміла (дэпутат Вярхоўнага Савету 13-га склікання) — 52 млн.рублёў штрафу; Юрэна Галіна (актывіст грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя-97») — 52 млн.рублёў.

ХАРАКТЭРНА, ШТО ПРАВААБАРОНЧЫ РУХ У БЕЛАРУСІ, ЯКІ ЗЬЯЎЛЯЕЦЦА ЧАСТКАЙ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЬЦІ, АДЧУВАЕ НА САБЕ ЦІСК УЛАДАЎ

Назіральнікі праваабарончых арганізацыяў перыядычна падвяргаюцца рэпрэсіям. У 1998 годзе назіральнікаў Беларускага Хельсінскага Камітэту Маркушэўскага, Чырвонага, Валодзіна неаднаразова затрымлівалі з ужываньнем сілы.

Прыцягненуе назіральнікаў ад праваабарончых арганізацыяў да адказнасьці ў якасці ўдзельнікаў акцый робіць дзейнасьць назіральнікаў досыць складанай і небяспечнай.

9 лістапада 1998 г. суд вынес папярэджаньне старшыні Праваабрончага Цэнтру «Вясна-96» Алесю Бяляцкаму за тое, што ён прысутнічаў на акцыі 5 лістапада, арганізаванай Свабодным прафсаюзам (СПБ) у якасці назіральніка. Сьведкамі на судзе выступалі супрацоўнікі міліцыі, якія ілжыва съедчылі пра тое, што А. Бяляцкі ішоў у калоне дэмманстрантаў і гучна крычаў. 17 лістапада 1998 г. суд Партызанскага раёну г. Мінска асудзіў назіральніка Праваабрончага Цэнтру «Вясна-96» Канапацкага Вадзіма да 15 сутак адміністратыўнага арышту. Падчас прафсаюзнай акцыі 5 лістапада Вадзім Канапацкі выконваў свае абавязкі — назіраў за дзеяньнямі супрацоўнікаў міліцыі ў форме і ў цывільным, а таксама дзеяньнямі дэмманстрантаў. Хаця, паводле Статуту, асноўнай задачай Праваабрончага Цэнтру зъяўляецца «вывучэнне стану грамадзянскай супольнасьці і прававой абароны ў г. Мінску, арганізацыя грамадзянскай даследваньняў, сацыялагічных і праваахоўных маніторынгаў». Такім чынам, прысутнасьць назіральнікаў на масавых акцыях абумоўленая Статутам.

19 кастрычніка старшыня гомельскай арганізацыі Беларускага Хельсінскага Камітэту Яўген Мурашка правёў пікет каля Гомельскага гарвыканкаму. Ён трymаў у руках плакат: «Злачынная тая ўлада, якая парушае права сваіх грамадзянаў». За гэты пікет ён быў аштрафаваны на 7 мільёнаў 10 рублёў. З сінегня старшыня Гомельскай філіі Беларускага Хельсінскага Камітэту Яўген Мурашка рашэннем суда Цэнтральнага раснага г. Гомеля быў падвергнуты адміністратыўнаму арышту на 10 сутак. Я.Мурашка ў знак пратэсту абвясьціў галадоўку. Сутнасьць справы заключаецца ў tym, што 7 лістапада Яўген Мурашка, аплаціўшы гандлёвае месца на Цэнтральным калгасным рынку, прадаваў плакат з надпісам: «Злачынная тая ўлада,

якая парушае права сваіх грамадзянаў». Я.Мурашку інкрымінавалі правядзенне несанкцыянаванага пікету.

KAMUNIKAT.ORG

РЭЖЫМ ЛУКАШЕНКІ КІДАЕ ЗА КРАТЫ І ІМКНЕЦЦА ЗАПАЛОХАЦЬ АПАЗІЦЫЙНА НАСТРОЕНЮ МОЛАДЗЬ

24 лютага 1998 г. маладафронтайцам Аляксею Шыдлоўскаму і Вадзіму Лабковічу былі вынесеныя прысуды. Вадзім Лабковіч атрымаў год і шэсцьць месяцаў пазбаўлення волі з адтэрміноўкай выкананыя прысуду на два гады. Аляксей Шыдлоўскі атрымаў такі ж тэрмін, але з адбываньнем меры пакараньня ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. У абвінаваўчым заключэнні па крымінальнай справе №230817 па абвінавачаныні Шыдлоўскага Аляксея Міхайлавіча і непаўналетняга Лабковіча Вадзіма Дзымітрыевіча ў зьдзяйсьненыні злачынства, прадугледжанага арт. 201 ч.2,186,225 ч.2 КК РБ сказана:»У перыяд часу з 00 гадзінаў 30 хвілінаў непаўналетні Лабковіч В.Д. па папярэдній змове з Шыдлоўскім А.М. і групай нявызначаных асобаў у колькасці восьмі чалавек сумесна, беспрычынна, з хуліганскіх намераў з асаблівай дзёрзкасцю і выключным цынізмам, груба парушаючы грамадскі парадак, выказваючы яўную непавагу і зневажальныя адносіны да грамадства, імкнучыся прайвіць свавольства і бясчынства, сарвалі дзяржаўны съязг Рэспублікі Беларусь (съязг, прыняты А.Лукашэнкам у якасці дзяржаўнага ў 1995 годзе — «Вясна-96») з флагштока, які ўстаноўлены на будынку стаўбцоўскага гарвыканкаму ў г. Стоўбцы Мінскай вобласці, вывесілі замест яго съязг бел-чырвона-белага колеру і прымацавалі прадмет, які імітуе ўзорыўное прыстасаванье, нанссылі надпісы фарбай пунсовага і зялёнаага колеру з балончыкаў-распыляльнікаў на пастамент скульптуры У.І.Леніна, бюст і пастамент з мемарыяльнай дошкай Ф.Э.Дзяржынскаму, а таксама на адміністрацыйныя і гаспадарча-бытавыя будынкі, разъмешчаныя на тэрыторыі г. Стоўбцы».

За ўдзел у несанкцыянаваных шэсцяці 10 і 23 красавіка 1997 г., а таксама супраціўленне міліцыі актывісту Маладога Фронту Вадзіму Кабанчуку ў канцы красавіка 1998 г. быў вынесены прысуд: трох гады ўмоўнага зняволення з адтэрміноўкай на два гады. Больш за пяць месяцаў, з кастрычніка 1997 г., В.Кабанчука ўтрымлівалі ў СІЗА. Гэта рабілася наўмысна, каб запалохаць апазіцыйна настроеную моладзь.

3 2 красавіка 1998 г. па 3 чэрвеня ў мінскім СІЗА па вул. Валадарскага ўтрымлівалі лідэра Маладога Фронту Паўла Севярынца. Яго абвінавачваюць па арт. 201, частка 2: «хуліганскія дзеяньні з асаблівым цынізмам». Уся віна Паўла Севярынца заключаецца ў тым, што падчас акцыі пратэсту супраць аб'яднання Расіі і Беларусі ён падымаў рукі ўгору і трос кулаком. Адвакату Гары Паганяйлу было адмоўлена ў абароне Паўла Севярынца, бо ён не ўваходзіць у рэспубліканскую

калегію адвакатаў. Між тым, па словах Г. Паганяйлы, «беларускае заканадаўства гарантуе абвінавачваемым права выбару любога адваката».

Разам з Паўлам Севярынцам быў затрыманы непаўналетні Зыміцер Ваšьковіч, які на працягу чатырох сутак утрымліваўся ў дзіцячым разъмеркавальніку, дзе за ўвесь гэты час яго пакармілі толькі адзін раз. Псіхалагічны стрэс, перажыты З.Ваšьковічам, прывёў да абвастрэння гаstryту, падлетак трапіў у бальніцу.

14 мая ў Мінску быў затрыманы 13-га-дovы школьнік Раман Шкор, які распаўсюджваў улёткі аб акцыі ў падтрымку палітвязняў. Яго затрымаў і даставіў у міліцэйскі пастарунак член Беларускага Патрыятычнага Саюзу Моладзі Валеры Вашкевіч. Супрацоўнікі міліцыі канфіскавалі ўсе ўлёткі і спалілі іх. Р.Шкору сфатаграфавалі, узялі адбіткі пальцаў і пасъля складаньня пратаколу, так і не паведаміўши бацькам пра затрыманье, вызвалілі падлетка.

31 жніўня 1998 г. суд Ленінскага раену г. Мінска вынес прысуд па справе Ігара Корсака і Паўла Сілівончыка. Навучэнцы

(23 гады) і Сілівончык Павел (18 гадоў) былі затрыманыя міліцэйскім патрулем 2 чэрвеня ў 5 гадзінаў раніцы. Яны расклейвалі ў мінскім мікрараёне Серабранка ўлёткі апазіцыйнага зьместу, акрамя таго, малявалі фарбай сімвал (эмблема нефармальнай арганізацыі «Белы легіён»), які мае назvu «спарыш» і шырока выкарыстоўвасцца ў беларускіх нацыянальных арнаментах. Пасъля затрыманьня І. Корсак і П. Сілівончык былі даставленыя ў РАУС Ленінскага раёну г. Мінска, дзе іх пратрымалі 6 гадзінаў. На кватэрах І.Корсака і П. Сілівончыка быў праведзены вобыск, падчас якога ў кватэры І.Корсака былі знайдзеныя ўлёткі апазіцыйнага зьместу, клей і трафарэт са «знакам складанай канфігурацыі» (геаметрычны малюнак «спарыша»). Абвінавачванье было прадстаўленае І.Корсаку і П.Сілівончыку амаль праз месяц пасъля затрыманьня, і толькі тады былі ўзятыя і падпіскі аб нявыезьдзе. Спачатку справа І.Корсака і П.Сілівончыка мела адміністратyўны харктар, але ў ходзе съледства была перакваліфікаваная ў крымінальную. І. Корсак і П. Сілівончык абвінавачваліся па артыкулу 201, ч. 2 КК РБ — «хуліганскія дзеянні з асаблівым цынізмам і дзёрзкасцю». У якасці съведкаў выступалі супрацоўнікі міліцыі, якія праводзілі затрыманье. Прокурор Слуга прасіў пакараць Корсака і Сілівончыка адным годам пазбаўлення волі з адтэрміноўкай прысуду. Акрамя таго, у выяве «спарыша» съледства ўбачыла аналогію з фашыстоўскай свастыкай. Адвакаты і грамадскі абаронца (прадстаўнік Праваабарончага Цэнтра «Вясна-96» Любоў Лунёва) настойвалі, каб з падсудных было знятае абвінавачванье ў распаўсюджваны фашыстоўскай сімволікі. Суду

было прадстаўленае заключэнне экспертаў-мастацтвазнаўцаў, з якога вынікала, што знак «спарыша» зьяўляецца часткай беларускага арнаменту. Дарэчы, гэты самы арнамент выкарыстаны ў аздабленыні афіцыйна прынятага пры Лукашэнку съцяга РБ. На судзе І. Корсак і П. Сілівончык «прызналі сваю віну часткова». Суд прыйшоў да высновы, што «знак складанай канфігурацыі чырвонага колеру», які падсудныя наносілі з дапамогай трафарэту на съцены ў мінскім раёне Серабранка, «не зьяўляецца свастыкай». І.Корсаку і П. Сілівончыку быў вынесены прысуд — штраф у памеры 10 мінімальных зарплатаў (2,5 млн. беларускіх рублёў). Трафарэт «знака складанай канфігурацыі» і ўлеткі апазіцыйнага зъместу было вырашана зьнішчыць.

Ноччу **7 верасьня** 1998г. каля Мінскага Аўтамабільнага завodu (МАЗ) былі затрыманыя 17-гадовы выпускнік мінскай школы №33 Цімафей Дранчук і студэнт Тэхналагічнага ўніверсітэту Яўген Скочка. Незадоўга перад гэтым на браме каля прахадной МАЗ быў зроблены надпіс: «Хартыя-97. Власть народа!» Пасьля затрымання міліцыянеры фатографавалі закаваных у кайданкі юнакоў на фоне надпісу. Білі за спробу закрыць твар рукамі. Ц.Дранчук і Я.Скочка былі дастаўленыя ў РАУС Заводскага раёну г. Мінска, дзе іх пратрымалі да раніцы. У 11 гадзінаў раніцы 8 верасьня адбыўся суд, які вызначыў наступныя меры пакараньня: непаўнагоддзеному Ц.Дранчуку -- штраф у памеры 400 тыс.бел. руб. (каля 5 амерыканскіх даляраў), а Яўгену Скочку -- 10 сутак адміністратыўнага арышту. Іх дзеяньні былі кваліфікаваныя як «дробнае хуліганства». Справа мела адміністратыўныя характеристары. Яўген Скочка ў зале суда абвясціў сухую галадоўку. Цімафей Дранчук пасьля суда быў дастаўлены ў РАУС Заводскага раёну, дзе з яго ўзялі распіску аб tym, што ён ня будзе прыматы удзелу ў мітынгу і шэсці 8 верасьня.

Адміністрацыя Беларускага Дзяржаўнага Універсітэту баіцца росту палітычнай сувядомасці і актыўнасці студэнтаў. 16 верасьня ў Мінску на тэрыторыі ўніверсітэцкага гарадка службай аховы ўніверсітэту былі затрыманыя актыўісты грамадскага руху «Хартыя-97» — Сяргей Кур'ян і Галіна Юрэна. Сяргей Кур'ян і Галіна Юрэна раздавалі студэнтам бюлстэнь прэс-цэнтру грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя-97» і ўлёткі, у якіх было сказана: «Мы заяўляем сёньня аб сваёй адказнасці за лёс краіны, за будучыню кашых дзяцей. Мы зробім Беларусь вольнай, незалежнай, квітнеючай еўрапейскай дзяржавай, дзе абароненыя права чалавека, дзе няма палітычных, дзе ўсе маюць годныя права для жыцця». Прадстаўнік службы аховы ўніверсітэту, які адмовіўся паказаць свае дакументы, прapanаваў прайсьці ў службовае памяшканье, каб «поговорыць» і «разобраться». Пры затрыманні была ўжытая сіла. Затрыманых аднялі ў службовае памяшканье аховы

і выклікалі міліцыю. С.Кур'яна і Г.Юрыну даставілі ў РАУС Маскоўскага раёну г.Мінска, дзе ім вярнулі незаконна канфіскаваныя ахоўнікамі газеты і адпусцілі.

KAMUNIKAT.ORG

ПАВЯЛІЧВАЕЦЦА КОЛЬКАСЬЦЬ ПАЛІТЫЧНЫХ БЕЖАНЦАЎ З БЕЛАРУСІ

12 чэрвяня 1998 г. жыхар г. Віцебска Юры Мароз папрасіў у Чэхіі палітычнага прытулку. За апошнія два гады Ю.Мароз за сваю палітычную дзейнасць быў аштрафаваны на 75 млн. бел. рублёў і адсядзеў за кратамі болып за 30 дзён. Дзеля сваіх палітычных перакананьняў ён ня мог знайсьці сабе працу. На Ю.Мароза быў зроблены шэраг замахаў: адзін раз ён быў зъбіты невядомымі, другі раз у ягоную адсутнасць міліцыяй былі ўзламаныя дзвіверы ў ягонай кватэры.

2 верасьня 1998 г. былы студэнт мінскага Дзяржаўнага Універсітэту Радыёэлектронікі і Інфарматыкі Алесь Мухін папрасіў палітычнага прытулку ў Польшчы. 28 сакавіка 1998 г. Алесь Мухін быў выключаны з універсітэту за свае палітычныя погляды. 28 лютага 1998 г. Алесь Мухін разам са сваімі сябрамі — Андрэем Гілевічам і Паўлам Мурашкам, — вяртаючыся з канцэрта беларускага рок-гурта «NRM», напісалі на съценах дамоў і на агароджах лозунгі кшталту: «Жыве Беларусь» і «Луку на муку». Каля надпісаў яны зъмяшчалі выявы нацыянальнага бел-чырвона-бела га сцягу. Студэнты былі затрыманыя міліцэйскім патрулем. Допыты ў РАУС Цэнтральнага раёну г. Мінска доўжыліся да раніцы. У адносінах да паўнолетніх А. Мухіна і А. Гілевіча была ўзбуджаная крымінальная справа паводле трох артыкулаў Крымінальнага Кодэкса РБ — 201, ч.2 «злоснае хуліганства», 96-га «нанясеньне страты маёмасці» і 205 — «прыцягненіе непаўнолетніх да злачынных дзеяньняў». 18 мая 1998 г. суд Цэнтральнага раёну г. Мінска разгледзеў справу А. Мухіна, А. Гілевіча і непаўнолетняга П. Мурашкі. Суд прызнаў усіх трох вінаватымі. Присуд -- пазбаўленіе волі на год умоўна з адтэрміноўкай выкананія прысуду на год.

ПАШЫРАЮЦА СТРУКТУРАЎ КДБ ПАЎНАМОЦТВЫ РЭПРЭСІЎНЫХ

14 красавіка зъявіўся ў друку Загад №33, падпісаны старшынёй У.Мацкевічам. Гэтым загадам старшыня КДБ распараадзіўся папярэджваць грамадзянаў «аб недапушчальнасці незаконных дзеяньняў».

13 мая загадчык адзьдзела КДБ па Мінскай вобласці У.Шабан выклікаў да сябе маладафрontaўцаў Вадзіма Канапацкага і Віталя Умрэйку і прапанаваў падпісаць пратакол, у якім значылася, што яны «папярэджаныя». Гаворка ішла пра ўдзел у акцыі падтрымкі палітычных вязняў Паўла Севярынца і Аляксея Шыдлоўскага, якая прайшла ў Мінску 2 мая. Варта адзначыць, што пасьля шэсьці Вадзім Канапацкі ў ліку дзесяці чалавек быў затрыманы і па рашэнні суда атрымаў 10 сутак арышту за «выкryкванье антыпрэзідэнцкіх лозунгаў».

Беларускія съпецслужбы праводзяць аператывную распрацоўку некаторых апазіцыйных партыяў. У прыватнасці, прэс-сакратар маладзёжнай сацыял-дэмакратычнай арганізацыі «Маладая Грамада» Павел Карназыцкі быў скампраментаваны супрацоўніцтвам з КДБ. Адразу пасьля выбараў яго старшыней арганізацыі «Маладая Грамада» П.Карназыцкі заявіў пра тое, што дабраахвотна пакідае пасаду, бо ня мае маральнага права займаць яе па прычыне меўшага месца супрацоўніцтва з КДБ. Ён паведаміў, што быў завербаваны супрацоўнікамі съпецслужбаў і атрымаў псеўданім «Ралан». У ходзе вярбоўкі П.Карназыцкаму прапаноўвалі дапамагаць КДБ у справе выяўленыя неафашыстоўскіх групіровак. На самай справе съпецслужбы выкарыстоўвалі яго для збору кампрамату на палітычных апанентаў рэжыму. Скампраментаваны супрацоўніцтвам з КДБ П.Карназыцкі вымушаны быў пакінуць Беларусь і пераехаў жыць у Кіеў.

У БЕЛАРУСІ ПАРУШАЕЦЦА «ПРАВА НА СВАБОДУ ПРЫТРЫМЛІВАЦЦА СВАІХ ПЕРАКАНАНЬЯУ I СВАБОДУ ШУКАЦЬ, АТРЫМЛІВАЦЬ I РАСПАЎСЮДЖВАЦЬ ІНФАРМАЦЫЮ»

Робяцца ўсе намаганьні, каб праўдзівая інфармацыя не патрапіла ў сродкі масавай інфармацыі. Указ «Аб ўзмацненіі контрпропаганды выступленьняў апазіцыйнай прэсы» забараніў афіцыйным асабам даваць інфармацыю для недзяржаўных СМИ. Гэткім чынам чарговы раз была парушаная Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь.

Праца журналістаў у краіне, дзе пануе дыктатарскі рэжым, робіцца небяспечнай. У Беларусі парушаецца адно з асноўных правоў чалавека — свабодна выказваць свае думкі. У дзяржаўных сродках масавай інфармацыі па-ранейшаму пануе цэнзура. Журналіст, якія асьмельваюцца сказаць праўду, пазбаўляюць акредытациі. Некалькі месяцаў у Гродзенскім СІЗА па надуманым абвінавачваныні правёў супрацоўнік беларускага бюро ГРТ Павал Шарамет, пасля чаго яны разам з аператарам Дзымітрыем Завадскім былі асуджаныя Ашмянскім судом. Шарамет атрымаў тры гады паўзбаўлення волі, Завадскі — 2 гады, з адтэміноўкай прысуду на адзін год.

12 жніўня ў Вышэйшым гаспадарчым судзе адбылося першае судовае паседжаньне па справе газеты «Наша Ніва». На паседжаньні была разгледжаная правамернасць папярэдданьня, вынесенага «Нашай Ніве» Дзяржкамдрукам Беларусі за парушэнне артыкулу 6 Закону аб друку, які абавязвае ўсе сродкі масавай інфармацыі карыстацца «агульнапрынятымі нормамі мовы». Газета «Наша Ніва» выходзіць на «тарашкевіцы» (г.зн. па нормах граматыкі Браніслава Тарашкевіча, якая выйшла ў 1918 годзе). У 1933 годзе правапіс і граматыка Тарашкевіча былі скасаваныя з мэтай набліжэння беларускай мовы да рускай. У жніўні 1998 г. судзьдзя Пятухова прыняла рашэнне правесці «комплексную экспертызу» мовы газеты «Наша Ніва», дзеля чаго была ўтворана съпецяляльная група экспертаў-мовазнаўцаў. Паводле меркаваньня съпецялялістаў, ужыванье «тарашкевіцы» не зьяўляецца парушэннем Закону аб друку і Закону аб мовах. 22 сінегня суд вынес рашэнне на карысць рэдакцыі: судзьдзя М.Пятухова прыпыніла дзеянне папярэдданьня Дзяржкамдруку ў дачыненьні да «Нашай Нівы».

27 жніўня двое невядомых узламалі дзвіверы і аблукалі кватэру галоўнага рэдактара бюлетэню Свабоднага прафсаюзу «Рабочий» Віктара Івашкевіча. Каштоўныя рэчы ня зьніклі. Рэдактар бюлетэню «Рабочый», які выходзіць накладам 50 000 асобнікау, лічыць, што гэта была акцыя запалохваньня.

У ноч на **1 лістапада** 1998 г. быў абраставаны офіс рэдакцыі незалежнай газеты «Навіны» (да забароны афіцыйнымі ўладамі 24 лістапада 1997 г. — газета «Свабода»). Невядомыя праз вакно забраліся ў памяшканье рэдакцыі, якое знаходзіцца на першым паверсе жылога дома па вуліцы Зымітрака Бядулі. Рабаўнікі дзейнічалі прафесійна. Усе сучасныя кампьютары былі дэмантаваныя ў ванным пакоі. Скралі дыскі з памяццю і платы працэсара. Зынішчаны архіў газеты, базы дадзеных, 2000 фотаздымкаў, якія знаходзіліся ў памяці кампьютараў. База дадзеных назапашвалася восем гадоў, аднавіць яе практична немагчыма. З рэдакцыі вынеслы таксама факс і каляровы прынтар. Выдавец газеты Павал Жук упэўнены, што гэтае здарэнне — «вынік дзейнасьці съпецслужбаў напярэдадні масавых акцыяў пратэсту». Рэдактар газеты «Навіны» Ігар Гермянчук падкрэсліў, што «газета будзе выходзіць ня гледзячы ні на што». Съледства па справе вядуць супрацоўнікі Партызанскаага РАУС г.Мінска.

2 сінегня каля съпецразьмеркавальніка на вул. Акрэсьціна супрацоўнікамі міліцыі быў затрыманы сябра Беларускай Асацыяцыі Журналістаў (БАЖ) фотакарэспандэнт Уладзімір Сапагоў. У.Сапагоў планаваў зрабіць некалькі фотаздымкаў В.Канапацкага і В.Сіўчыка, якіх павінны былі ў гэты дзень вызваліць. Супрацоўнікі міліцыі патлумачылі сваё затрыманьне тым, што «сёньня была скрадзеная кінакамера», і таму трэба праверыць апаратуру У.Сапагова. Не звяртаючы ўвагі на слова У.Сапагова, што ў яго «не кінакамера, а фотаапарат», супрацоўнікі даставілі яго на службовай машыне ў Маскоўскі РАУС. З Маскоўскага РАУС фотакарэспандэнта выпусьцілі, не склаўшы пратаколу.

Улады Беларусі зацікаўленыя ў тым, каб праўдзівая інфармацыя пра сітуацыю ў краіне не распаўсюджвалася за яе межамі. Менавіта таму ў Рэспубліцы Беларусь незалежныя выданыні канфіскуюць пры выезьдзе з краіны. 26 лістапада 1998 г. беларуская дэлегацыя накіроўвалася ў Варшаву для ўдзелу ў презентацыі «Беларуская апазіцыя-98». На Брэсцкай мытні ў старшыні Праваабарончага ІДэнтра «Вясна-96» Алеся Бяляцкага і намесніка старшыні БНФ «Адраджэнні» Юрія Хадыкі пры аглядзе рэчаў былі канфіскаваныя незалежныя выданыні і паперы асабістага зъместу. Старшы інспектар Кураш А.М. канфіскаваў у спадара А.Бяляцкага англомоўны бюлстэн «Права на волю» (50 асобнікаў), агляд «Правы чалавека ў Беларусі» (студзень-верасень 1998 г), падрыхтаваны Праваабрончым

Цэнтрам «Вясна-96», прэс-рэлізы Цэнтру «Вясна-96», а таксама тэзісы даклада А.Бяляцкага, які ён павінен быў прачытаць у Варшаве. У сп. Ю.Хадыкі былі канфіскаваныя тэзісы даклада і асабістыя паперы. Свае дзеяньні інспектар Куаш А.М. матываваў тым, што гэтая друкаваная прадукцыя мусіць прайсьці экспертызу, якая павінна высьветліць, ці ня ўтрымліваюць дадзеныя матэрыялы абрэзу гонару і годнасці презідэнта Рэспублікі Беларусь, і ці не наносяць яна шкоды суверэнітету і існуючаму канстытуцыйнаму ладу Рэспублікі Беларусь.

У ноч з 19 на 20 сінегня на Брэсцкай мытні ў сябра Праваабарончага Цэнтру «Вясна-96» Валянціна Стэфановіча была канфіскаваная праваабарончая літаратура. В.Стэфановіч накіроўваўся ў польскі горад Тэрэспаль на канфэрэнцыю, прысьвечаную супрацоўніцтву маладзёжных арганізацыяў Беларусі, Польшчы і Украіны. У багажы ў В.Стэфановіча былі бюлетэні Праваабарончага Цэнтру «Вясна-96» «Права на волю» (на беларускай і англійскай мовах). Інспектар мытнай службы, які знайшоў бюлетэні, пачаў крычаць: «Арыштаваць!» На пытаньне В. Стэфановіча: «Гэта што — кантрабанда?», ён адказаў: «Это хуже!». У выніку мытнікі забралі бюлетэні, патлумачыўши, што літаратуру такога кшталту правозіць нельга. В.Стэфановічу сказаў, што бюлетэні будуць вывучаць на прадмет утрыманья матэрыялаў, якія «зъневажаюць гонар і годнасць презідэнта РБ і наносяць шкоду суверэнітету Рэспублікі Беларусь». В.Стэфановіч патрабаваў, каб быў складзены пратаюл аб канфіскацыі, але мытнікі па невядомых прычынах адмовіліся гэта рабіць.

18 лістапада на Мінскім маторным заводзе генеральным дырэкторам К.Шаўлоўскім падпісаны Загад №531 пра забарону распаўсюджваньня лістовак і іншых сродкаў масавай інфармацыі. Прычынай для такога рашэння паслужылі «выпадкі бескантрольнага праносу на тэрыторыю завода ММЗ і распаўсюджваньне невядомымі асобамі друкаваных аб'яваў» (маюцца на ўвазе друкаваныя лістоўкі Свабоднага прафсаюзу металістаў), якія, па словах дырэктара, «былі знайдзеныя раскіданымі па прахадной і ў вытворчых памяшканьнях». Загадам дырэктара забаронена: «усім работнікам, грамадскім арганізацыям, якія знаходзяцца на тэрыторыі аб'яднання, распаўсюджваць аб'явы і друкаваныя альбо памножаныя іншым чынам сродкі масавай інфармацыі (лістоўкі, газеты, аб'явы, іншыя выданьні) у нявызначаных для гэтага месцах, а таксама раскідаць іх у цэхах, памяшканьнях будынкаў і г.д. на тэрыторыі ММЗ. Для таго, каб вывесіць аб'яву любога зъместу ў съпецыяльна вызначаным для гэтага месцы, неабходна атрымаць пісьмовы дазвол намесніка генеральнага па інфармацыі. Парушальнікаў загадана тэрмінова затрымліваць і дастаўляць у вартавое памяшканьне (разам з распаўсюджваемымі

матэрыяламі) для складаньня адпаведных актаў». Кантроль за выкананьнем гэтага загаду ўскладзены на намесніка генеральнага дырэктара Д.Краеўскага.

KAMUNIKAT.ORG

У БЕЛАРУСІ ПАЧЫНАЮЦЬ АРЫШТОЎВАЦЬ ЗА ПАЛІТЫЧНУЮ ПРЫНАЛЕЖНАСЦЬ

2 верасьня 1998 г. троє сяброў Віцебскай Рады БНФ: Уладзімір Плешчанка, Барыс Хамайда і Юры Карпаў былі затрыманыя па справе, звязанай са зынікненнем бюста расійскага палкаводца А.Суворава ў Віцебску. 2 верасьня, пасьля затрымання, Б.Хамайду і Ю. Карпава даставілі ў РАУС Кастрычніцкага раёну г. Віцебска, дзе пратрымалі больш за сем гадзінай.

Гэта ўжо ня першае неабгрунтаванае затрыманье сяброў Віцебскай Рады БНФ. Падчас правядзення ў ліпені 1998 г. традыцыйнага эстраднага фестывалю «Славянскі базар» яны былі затрыманыя тройчы. Два затрыманыні былі праведзеныя падчас выступлення презідэнта А. Лукашэнкі. Сябры Віцебскай Рады БНФ былі адвінавачаныя ў згвалтаваныні малалетнія. Іх пратрымалі 3 гадзіны ў РАУС Кастрычніцкага раёну г. Віцебска і адпусцілі без тлумачэння.

2 верасьня 1998 г. у Віцебску быў арыштаваны інжынер ВА «Маналіт», старшыня Віцебскай Рады БНФ «Адраджэнне» Уладзімір Плешчанка. Ён быў дастаўлены ў съледчы ізалятар г.Віцебска, дзе знаходзіцца і сёння. Інжынера Плешчанку падазраюць ва ўдзеле ў справе, звязанай са зынікненнем бюста расійскага палкаводца А.Суворава, які вызначыўся ў Беларусі тым, што ў 1794 годзе патапіў у крыві нацыянальна-вызваленчае паўстаньне пад кірауніцтвам Тадэвуша Касцюшкі. Бюст А.Сувораву быў устаноўлены перад віцебскім ваенкаматам у 1952 годзе і зынік з пастаменту ў ноч з 31 жніўня на 1 верасьня гэтага года. Праз суткі супрацоўнікі міліцыі адшукалі бюст А.Суворава ў адным з двароў недалёка ад ваенкамату, але гэта не дапамагло Уладзіміру Плешчанку, супраць якога ўзбуджаная крымінальная справа па арт. 225 КК РБ — «зынішчэнне гісторыка-культурных каштоўнасцяў» і па арт. 201, ч. 2 — «злоснае хуліганства». Паводле гэтых артыкулаў, Уладзіміру Плешчанку пагражае ад двух да пяці гадоў пазбаўлення волі. Вінаватым сябе Уладзімір Плешчанка не прызнае.

СПРАВЫ ПРАДПРЫМАЛЬНІКАЎ У.КУДЗІНАВА І А.КЛІМАВА - ТЫПОВЫЯ ПРЫКЛАДЫ РАСПРАВЫ ДЫКТАРСКАГА РЭЖЫМУ НАД ІНШАДУМЦАМИ

На сёньняшні дзень у Беларусі ў выніку недасканаласьці заканадаўства за кратамі ўтрымліваецца каля тысячы прадпрымальнікаў. Па словах презідэнта РБ, за апошні час у Беларусі арыштавана 58 чалавек з «вялікімі партфелямі».

17 сакавіка 1998г. на сустрэчы з журналістамі А.Лукашэнка запэўніў, што «сядуць усе, хто вінаватыя».

Рэжым Лукашэнкі бязылітасна распраўляеца з дэпутатамі незаконна разагнанага Вярхоўнага Савету 13-га скліканья. Пасьля разгону Вярхоўнага Савету ў лістападзе 1996 г. частка дэпутатаў ад апазіцыі працягнула прадпрымальніцкую дзейнасць. Варта адзначыць, што ў занядбанай беларускай эканоміцы яны змаглі дасягнуць адметных посьпехаў. Але ж для презідэнта Лукашэнкі яны па-ранейшаму засталіся палітычна ненадзейнымі.

У лютым 1997 г. трапіў за краты дэпутат Уладзімір Кудзінаў. У 1992 годзе ў родным мястэчку Івацэвічы У.Кудзінаў стварыў гандлёва-прамысловое прадпрыемства. Ён рэгулярна выплочваў падаткі. Фірма Кудзінава забясьпечвала ў раёне больш за 350 працоўных месцаў. Мяса-малочная прадукцыя, вырабляемая прадпрыемствам, па якасці была значна вышэйшая, а па кошце таньнейшая за дзяржаўную. Гэта вельмі задавальняла мясцове насельніцтва, аб чым сведчыць сабраныя больш за 600 подпісаў у падтрымку дэпутата і прадпрымальніка У. Кудзінава. Уладзімір Кудзінаў, які зьяўляўся беспартыйным дэпутатам, тым ня менш уваходзіў у апазіцыйную фракцыю «Грамадзянскае дзеяньне». Ён паставіў подпіс пад зваротам аб імпічменце презідэнта ў Канстытуцыйны суд. Відавочна, што такім людзям презідэнт Лукашэнка не даруе. Супраць прадпрымальніка У.Кудзінава была ўзбуджаная крымінальная справа. Яго абвінавачвалі ў дачы хабару міліцыянеру. 4 жніўня 1997 г. Барысаўскі суд вынес прысуд па справе У.Кудзінава. Суд не ўлічыў станоўчых харектарыстык У.Кудзінава і зварот выбаршчыкаў Івацэвіцкага раёну. Прысуд — сем гадоў узмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмаў.

19 верасьня 1998 г. у Уладзіміра Кудзінава адбылося чарговае доўгатэрміновае спатканыне са сваякамі. На сустрэчу прыехалі дзьве непаўнагодзінныя дачкі У. Кудзінава — Наташа і Зоя, а таксама іхняя маці — Зоя Міхайлаўна Кудзінава. Але начальнік установы УЖ-15/1 Бахур Іван Іванавіч загадаў пратусыці толькі дзяцей. Зоі Міхайлаўне Кудзінавай начальнік калоніі заявіў: «Вы ніколі ў мяне не атрымаеце

спатканьня. У пячонках вы ў мяне сядзіце — вы і ваш Кудзінаў». Зоя Міхайлаўна адмовілася адпускаць непаўнагодзішніх дзяцей на тэрыторыю калоніі без суправаджэння дарослых. Яна сказала начальніку калоніі: «Я толькі патрабую выкананьня закону аб правах дзіцяці». Зоя Міхайлаўна была вымушаная прывесці 75-гадовую маці У.Кудзінава і накіраваць яе разам з дзецьмі на тэрыторыю калоніі. У сваю чаргу, адміністрацыя калоніі патрабавала ад У.Кудзінава адмовіцца ад доўгатэрміновага спатканьня са сваякамі. Рэакцыя адміністрацыі калоніі была выкліканая tym, што напярэдадні ў незалежных сроках масавай інфармацыі ў чарговы раз прайшло паведамленыне аб палітвязні Уладзіміры Кудзінаве. Уладзімір Кудзінаў напісаў пасланьне да беларускай моладзі, у якім съцвярджаў, што дыктатарскі рэжым Лукашэнкі ня вечны. У.Кудзінаў паспрабаваў перадаць пасланьне на волю праз сваіх дзяцей, але на контрольна-прапускным пункце дзяцей абшукалі і канфіскавалі пасланьне. Адміністрацыю калоніі вельмі хвалюе, каб інфармацыя ад палітвязні Уладзіміра Кудзінава не трапіла на волю.

У верасьні 1998 г. у мінскай калоніі УЖ 15/1 пагоршыліся ўмовы ўтрыманьня зьняволенага бізьнесмена і дэпутата Вярхоўнага Савету РБ 13-га скліканьня У. Кудзінава. У. Кудзінаў быў адхілены ад працы ў сувязі са спробай перадачы на волю «Пасланьня да беларускай моладзі». Аб гэтым паведаміла жонка зьняволенага дэпутата — Зоя Міхайлаўна Кудзінава, якая зъвярнулася ў Праваабарончы Цэнтр «Вясна-96». 23 верасьня 1998 г. у 20.30 да З.М.Кудзінавай паступіў ананімны звонок. Ей паведамілі пра тое, што 21 верасьня, пасьля спатканьня з дзецьмі, У.Кудзінаў быў зьбіты і кінуты ў карцэр. 24 верасьня З.М. Кудзінава прыехала з мястэчка Івацэвічы ў Мінск, каб сустрэцца з начальнікам атрада №11 УЖ 15/1, у якім утрымліваецца У.Кудзінаў. З.М.Кудзінава паведаміла начальніку атрада пра тэлефонны званок. Яна сказала, што хацела б пераканацца ў tym, што з яе мужам усё ў парадку і прасіла, каб ёй паказалі У.Кудзінава хаця б здалёк. Начальнік атрада пацвердзіў інфармацыю аб tym, што У.Кудзінаў адхілены ад працы, і пры гэтым заяўіў: «Чым большую хвалю вы будзеце ўздымаць у прэсе, tym горш будзе Кудзінаву». Пасьля гэтага начальнік атрада параіў З.М. Кудзінавай зъвярнуцца да в.а. начальніка УЖ 15/1, які адмовіў у просьбе пабачыць У.Кудзінава.

17 верасьня 1998 г. у Мінску адбыўся пікет, прысьвечены 33-годзьдзю Андрэя Клімава — бізьнесмена і дэпутата Вярхоўнага Савету РБ 13-га скліканьня, які з 11 лютага 1998 г. знаходзіцца ў мінскім СІЗА. Ініцыятарам пікету выступіла жонка А.Клімава — Тацьцяна Леановіч. На пікеце была маці А.Клімава — Ала Пятроўна Клімава, а таксама — ягоныя дзецы і сябры. У пікеце прымалі ўдзел актыўісты грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя-97», Праваабарончага Цэнтра «Вясна-96».

Удзельнікі мітынгу трымалі ў руках плакаты: «Свабоду Андрею Клімову!», «Свабоду палітвязням», «Вясна-96» — супраць палітычных рэпрэсіяў». Быў на піксце і святочны торт са сьвечкамі.

Андрэй Клімаў быў арыштаваны 11 лютага 1998 года. Ён зьяўляўся членам съпецыяльнай парламентскай камісіі па прававой ацэнцы дзейнасці презідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Лукашэнкі. Малады бізнесмен узначальваў Акцыянернае таварыства, якое займалася будаўніцтвам. На працягу сваёй дзейнасці прадпрыемства своечасова выплочвала падаткі. Будучы дэпутатам Вярхоўнага Савету, А.Клімаў рашуча выступаў супраць палітыкі, якую праводзіў А.Лукашэнка, пра што можа засведчыць цытата з пленарнага паседжанья Другой сесіі Вярхоўнага Савету РБ 13-га склікання: «Узурпатар Лукашэнка па-ранейшаму будзе чыніць беззаконье ў нашай краіне». Пасля рэферэндуму 1996 г. пачаліся праверкі прадпрымальніцкай дзейнасці А.Клімава. Каб знайсьці кампрамат на бізнесмена, былі задзейнічаныя супрацоўнікі КДБ, МУС і адміністрацыі презідэнта. Гэтыя дзеяніні перашкаджалі стабільнай працы прадпрыемства. Арышт Клімава адбыўся на другі дзень пасля паседжанья съпецыяльнай камісіі, членам якой ён зьяўляўся. Падчас працы камісіі было падрыхтаванае заключэнне аб дастатковай юрыдычнай падставе для пачатку палітычнай працэдуры імпічменту презідэнта А. Лукашэнкі. Раніцай 11 лютага 1998 г. прадпрымальніка А.Клімава арыштавалі, і па сёньняшні дзень ён знаходзіцца ў СІЗА г. Мінска. Яму інкрымінуюць «крадзёж па папярэднім змове ў памеры 2 млрд. бюджетных сродкаў (арт. 91, ч. 4 Крыміналь-нага Кодексу РБ) і правядзенне ў 1995 годзе будаўнічых работ без належна аформленнага дазволу (арт. 151, ч. 2)». Знаходзячыся ў СІЗА, шляхам сухой галадоўкі А.Клімаў спрабаваў пратэставаць супраць парушэння Канстытуцыі 1994 г., па якой ён мае права дэпутацкай недатыкальнасці. Станоўчых вынікаў гэта не дало, як і зварот адваката Веры Страмкоўскай да съледчага А.Кужэля аб зъмяненні меры стрыманьня. Сваю адмову А.Кужэль матываваў тым, што съледства не знаходзіць аргументаў на карысць зъмяненія меры на падпіску аб навыезьдзе. 18 верасня 1998 г. суд Маскоўскага раёну г. Мінска другі раз разгледзеў хадайніцта аб зъмяненні меры стрыманьня ў сувязі са станам здароўя, якое значна пагоршылася за час знаходжанья Андрэя Клімава за кратамі. Судзьдзя Аляксандар Вальковіч не палічыў мэтазгодным вызваліць Андрэя Клімава з-пад варты.

ПАШЫРАЮЦЦА АНТЫДЭМАКРАТЫЧНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў ЭКАНОМІЦЫ

Абяцаныні прэзідэнта РБ Лукашэнкі «запусьціць заводы», падняць калгасы, забясьпечыць усіх працай засталіся навыкананыя. Замест правядзення рынковых реформ прэзідэнт выдае антыдэмакратычныя дэкрэты і ўказы, у якіх кіруеца не эканамічнымі, а адміністратыўнымі метадамі. Так была выдадзеная дырэктыва, якая забараняе павышаць кошты на тавары больш чым на два працэнты ў месяц. Вытворцам навыгадна паставяліца ў крамы тавары па цэнах, меншых за себякошт. Паліцы ў крамах пусьцеюць. У розных рэгіёнах Беларусі ўстаноўленыя нормы продажу харчовых тавараў. Так, у Магілёўскай вобласці масла і сыру ў адных рукі можна атрымаць ня больш, чым па 300 грамаў.

Восеньню 1998 г. у Беларусь вярнуліся чэргі па яйкі і малочныя прадукты. 15 сінегня ў г.Гродна памерла ў чарзе па яйкі пажылая жанчына. Гэта адбылося ў краме «Птушка» мясцовай птушкафермы.

Дэкрэтам «Аб неадкладных мерах па абароне спажывецкага рынку» прапануеца ўвесці дзяржаўную манаполію на ўвоз і вывоз з тэрыторыі РБ тавараў. Пры гэтым ня ўлічваеца, што шматлікія прадпрымальнікі і гандляры згубяць працу і сродкі для існаванья.

У красавіку 1998 г. адміністрацыяй прэзідэнта быў падрыхтаваны дэкрэт аб фактычнай нацыяналізацыі недзяржаўных аптэк. Рабочая назва дэкрэта: «Аб мерах па забесьпячэнні канстытуцыйнага права грамадзянаў на ахову здароўя». Вырашана ўвесці манаполію дзяржавы на продаж медыцынскіх вырабаў, а ў прыватнікаў забраць ліцэнзіі на гандль. Гэта вядзе да стварэння дэфіцыту. У адпаведнасці з указам прэзідэнта РБ «Аб крэдытнай падтрымцы прадпрыемстваў аграрнамысловага комплексу» ад 3 сакавіка № 96, Нацыянальны банк РБ абавязаў усе камерцыйныя банкі выдзяляць крэдыты прадпрыемствам аграрнамысловага комплексу.

ПРАВААБАРОНЧЫ ЦЭНТР «ВЯСНА-96» АДЗНАЧАЕ, ШТО НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ МЭТАНАКІРАВАНА ЗЬНІШЧАЕЦЦА

Пайшла чацьвёртая гадавіна выкараненяня беларускай мовы з навучальных установаў краіны. Ліквідуюцца беларускамоўныя садкі і класы. За чатыры гады колькасць першакласнікаў, якія пайшлі ў класы з беларускай мовай навучанья, скарацілася амаль у 10 разоў.

Стварылася сітуацыя, калі ў сталіцы Беларусі б'юць за беларускую мову. 25-гадовы Алеся Піткевіч і ягоны 19-гадовыя сябры Зыміцер Міронаў і Алеся Поклад у ноч з 13 на 14 красавіка ішлі паўз мінскі Камароўскі рынак. Пачуўшы іхнюю говорку, ахойнікі Камароўкі пачалі называць хлопцаў «фашыстамі», зьбіваць і, урэшце, нацкавалі службовых сабак. Пасля гэтага хлопцы апынуліся ў савецкім РАУС, дзе іх працягвалі зьбіваць. У Алеся Піткевіча дактары канстатавалі сатрасеньне мозгу і пашкоджанье скury і мышачных тканак. Зыміцер Міронаў трапіў у 2-ю мінскую гарадскую бальніцу.

У мінскай СШ № 37 з агульна-этычным ухілам узынік канфлікт паміж беларускамоўнай настаўніцай Леанардай Мухінай і дырэкторам школы Валянцінай Галкінай. У сярэдзіне сакавіка 1998 г. дырэктар школы ў прысутнасці педагогаў зачытала ліст, быццам бы напісаны бацькамі школьнікаў, у якім Л.Мухіна абвінавачвалася ў непрафесіяналізме, сцівярджалася, што замест вучобы Л.Мухіна займаеца з дзецьмі палітыкай. Дырэктар настойвала на звольнені Л.Мухінай. Падствай для гэтага паслужыла затрыманье за напісанье актыўрэзідэнцкіх лозунгаў сына Л.Мухінай — Алеся. Апытаньне сярод бацькоў паказала, што ніхто з іх гэты ліст не падпісваў, ён быў сфабрыкованы. Даведаўшыся пра гэта, бацькі вырашылі правесці ў школе сход, на які запрасілі журналіста і загадчыка РАНА Ю.Канзаса. У клас, дзе праходзіў сход, карэспандэнта радыё «Свабода» Эдварда Тарлецкага загадчык РАНА не пусціў, пры гэтым піхнуў і паваліў журналіста на падлогу. 21 красавіка 1998 г. падчас судовага працэсу паміж Л.Мухінай і В. Галкінай у залу паседжанья суда Цэнтральнага раёну для дачы паказанья былі запрошаныя пераважна прадстаўнікі РАНА і адміністрацыі школы. Журналістай у залу суда прапусціць сакратар суда катэгарычна адмовіўся.

У 1998 г. узынікала пагроза існаванью Беларускага гуманітарнага ліцэю — адзінай у Мінску сярэдняй навучальнай установы, дзе навучанье адбываецца цалкам на беларускай мове. Вясной 1998 г. бацькоўскі камітэт ліцэю атрымаў інфармацыю пра падрыхтаваны міністэрствам аддукацыі праект, згодна з якім

Беларускі гуманітарны ліцэй планавалася аб'яднаць з ліцэем пры Беларускім Дзяржаўным Універсітэце. Па сутнасьці, гэта азначала ліквідацыю Беларускага гуманітарнага ліцэю як навучальнай установы. У выніку аб'яднаньня Беларускі гуманітарны ліцэй страчваў ня толькі сваю юрыдычную самастойнасць, але і адукацыйную адметнасць. Выкладчыкі, вучні і бацькі пратэставалі супраць ліквідацыі ліцэю. На бацькоўскім сходзе быў падпісаны ліст у абарону ліцэю, з якім 21 мая быў азнаёмлены віцэ-прэм'ер Уладзімір Замяталін. 29 мая дэлегацыя бацькоў наведала місію АБСЕ. Трэба адзначыць, што гэта ўжо ня першы наступ на Беларускі гуманітарны ліцэй. Вясной 1997 г у ліцэя хацелі адабраць будынак. Бацькі, дзеці і выкладчыкі разам выходзілі на пікеты, зъбіралі подпісы. Да проблемы была прыцягнутая грамадская ўвага. Пільную ўвагу ўладаў да Беларускага гуманітарнага ліцэю можна патлумачыць тым, што гуманітарны ліцэй — той адукацыйна-культурны асяродак, у якім выхоўваюцца нацыянальна съядомыя высокаадукаваныя кадры, якія ў будучым могуць скласці рэальную небяспеку для існаваньня дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Толькі дзякуючы пікетам ды іншым акцыям пратэсту бацькам удалося адстаяць ліцэй. Аднак дырэктар ліцэю У. Колас быў звольнены з пасады міністэрствам адукацыі.

У новым навучальным годзе беларускія ўлады працягваюць антынацыянальнук палітыку ў галіне адукацыі. У пачатку новага 1998-1999 навучальнага года мінскія школьнікі Аляксандр і Зыміцер Іокшы ня селі за парты. Раней браты вучыліся з беларускіх класах СШ №166 г.Мінска. У 1997-1998 навучальным годзе клас, у якім вучыўся Зыміцер Іокша, быў пераведзены на рускую мову навучаньня. Бацькі былі вымушаныя перавесці сына ў СШ №48, дзе захаваўся беларускамоўны клас. У РАНА (Раённым аддзізеле народнай адукацыі) гарантавалі, што гэты клас не зачыніцца, але праз год клас быў пераведзены на рускую мову навучаньня. Тое самае здарылася і з класам старэйшага брата — Аляксандра. Побач з домам сям'і Іокшаў не знайшлося беларускай школы. Бацькі адмовіліся ад навучаньня сваіх дзяцей на рускай мове, браты Іокшы не пайшлі ў школу. За гэты ўчынак дзяцей разам з бацькамі выклікалі ў РАУС Фрунзенскага р-ну г.Мінска на паседжаньне камісіі па справах непаўнолетніх. Бацькі патлумачылі камісіі, што іх дзеці па Канстытуцыі маюць права навучацца на роднай мове. У адказ бацькам было чарговы раз прапанавана зъмяніць школу.

Грамадскасць Беларусі занепакоеная станам нацыянальнай адукацыі ў краіне. 16 верасьня 1998 г. у Мінску па ініцыятыві ТБМ (Таварыства беларускай мовы імі Францішка Скарыны) адбыўся мітынг у абарону беларускай нацыянальнай адукацыі і ў падтрымку ідэі стварэння беларускамоўнага нацыянальнага ўніверсітэту. Улады

дазволілі мітынг з умовай, што на ім будзе ня больш за 300 чалавек. На мітынгу быў працытаваны фрагмент са стэнаграмы сустрэчы презідэнта РБ з членамі Рады Саюзу беларускіх пісьменнікаў 5 жніўня 1998 г, падчас якой А.Лукашэнка сказаў: «Для мяне, як для палітыка, пытаньне двухмоўя ўжо вырашанае: у Беларусі роўнасць моў — і рускай, і беларускай. І калі недзе дзікасці нейкія праяўляюцца, хтосьці з чыноўнікаў забараніў беларускую мову і беларускія класы, даў каманду на згортваньне вывучэння беларускай мовы, робіць націск на бацькоў — рашуча буду спыняць, нават калі гэта адзінкавыя факты». Але выказваньне презідэнта РБ супярэчыць фактам, якія прыводзілі ўдзельнікамі мітынгу. Пераважная большасць з іх — бацькі, якія ня могуць забясьпечыць сваім дзесяці атрыманьне адукцыі на роднай мове. Удзельнікамі мітынгу называлі наступныя лічбы: калі ў 1994 г. у Мінску з 240 школаў 136 мелі статус беларускіх, то на сёньняшні дзень знайсці беларускую школу ў сталіцы Беларусі — вялікая праблема, беларускія класы зачыняюцца адзін за адным.

У грамадскую прыёмную Праваабарончага Цэнтра «Вясна-96» з'явіўся Леанід Кудзін — жыхар Фрунзенскага раёну беларускай сталіцы. Ягона му сыну, вучню 5"А" класа СШ №96 г. Мінска Аляксандру Кудзіну, адмоўлена ў праве атрымліваць адукцыю на роднай мове. Чатыры гады Аляксандр Кудзін вучыўся ў беларускім класе з паглыбленым вывучэннем англійскай мовы. 2 верасьня 1998 г. адбыўся сход, на якім бацькі былі пастаўленыя перад фактам — класны кіраўнік Людміла Мікалаеўна Крамнёва сказала, што клас пераводзіцца на рускую мову навучаньня. Бацькам патлумачылі, што гэта абумоўлена тым, што ствараецца «моцны клас», дзе застануцца толькі самыя здольныя вучні. З прамовы класнага кіраўніка, настаўніцы англійскай мовы, вынікала, што здольным вучням ведаць родную мову неабязважкова. Леанід Кудзін, бацька Аляксандра, не пагадзіўся з тым, што ягоны сын павінен вучыцца на рускай мове. Але ж кіраўніцтва школы №96 прапанавала бацькам Аляксандра Кудзіна адно — перавесьці сына ў другую школу, да якой нязручна дабірацца. У свой час Леанід Кудзін сам заканчваў беларускую школу і хацеў, каб ягоныя дзесяці працягвалі вучобу на роднай мове. Леанід Кудзін узгадвае, што калі чатыры гады назад ягоны сын пайшоў у школу, усе першыя класы былі беларускія.

У Праваабарончы Цэнтр «Вясна-96» з'явіўся Гарніцкі Андрэй Аляксандравіч, сын якога пайшоў у новым навучальнym годзе ў першы клас з беларускай мовай навучаньня СШ №210 г. Мінска. Гэта быў адзіны беларускі клас у мікрараёне Шабаны, дзе існуе чатыры сярэднія школы. 24 верасьня 1998 г. бацькам было

паведамлена, што адзіны беларускі клас расфарміроўваецца. Гэта было патлумачана тым, што ў класе ўсяго 10 чалавек, і гэта «эканамічна немэтазгодна».

KAMUNIKAT.ORG

У БЕЛАРУСІ ІСНУЕ ЗАБАРОНА НА ПРАФЕСІІ ДЛЯ АПАЗІЦЫЯНЕРАЎ

Былы дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га скліканья Сяргей Антончык ня можа ўладкавацца на працу. У адзьдзеле кадраў Мінскага трактарнага завodu яму сказалі, што «вас загадана ня браць ні ў якай якасьці. Загад прыйшоў зверху». Дэпутат Вярхоўнага Савету 12-га скліканья стаў адным з першых барацьбітоў з дыктатурай, калі рэжым Лукашэнкі толькі пачаў усталёўвацца. Дэпутат С.Аntonчык выступіў з дакладам, у якім выкryваліся злоўжываныні новага рэжыму. Напярэдадні рэферэндуму 1995 г. С.Аntonчык разам з парламенцкай апазіцыяй трymаў галодоўку ў авальнай зале Дому ўраду, за што разам з іншымі дэпутатамі-апазіцыянарамі быў жорстка зьбіты съпецназам. Праз тры гады ўлады помсцілі С.Аntonчыку за палітычную прынцыповасць. С.Аntonчык сцвярджае, што спрабаваў уладкавацца на працу па съпецыяльнасцях, «якія патрабуюцца. У іх ліку кават самыя некваліфікаваныя. Напрыклад, я хацеў уладкавацца грузчыкам». С.Аntonчык гаворыць: «Я не хачу з сябе рабіць ахвяру рэжыму. Я проста бачу, што яны мяне баяцца. Вось я заходжу на прадпрыемства да начальніка цэху зборкі. Ён мяне яшчэ ня ведае, яму патрэбныя людзі. Ён мяне прымае, потым я іду ў адзьдзел кадраў, а з адзьдзела кадраў яму тэлефануюць: како ж ты прыняў!? И калі мы зноў сустракаемся з ім, я бачу, што гэта ўжо зусім іншы чалавек. Ён бледны, у яго трасуцца руکі...»

БЕЛАРУСЬ ЗАСТАЕЦЦА Ў ЛІКУ ТЫХ КРАІНАЎ, ДЗЕ ІСНУЕ СЪМЯРОТНЫ ПРЫСУД

За апошнія два гады каля 70 чалавек у Беларусі былі асуджаныя да вышэйшай меры пакараньня. Большасць з іх звязрталася да презідэнта Беларусі з хадайніцтвам аб памілаваньні, але ніводная просьба не была задаволеная. Між тым, факты съведчаць, што беларускія праваахоўныя органы не заўсёды працуюць сумленна, якасна і дакладна.

У лютым 1998 г. у Праваабарончы Цэнтр «Вясна-96» звязрнулася па дапамогу Цярэнцева Галіна Генадзьеўна. Яна прасіла ўратаваць ад съмерці яе сына Фаміна Івана, які атрымаў вышэйшую меру пакараньня — расстрэл. Існуюць факты, якія дазваляюць меркаваць, што І.Фамін агаварыў сябе ў працэсе съследства, прыняў чужую віну, а сапраўдныя забойцы здолелі яго запалохаць і захаваць свае жыцьці. Аднак ні съследства, ні суд не звязрнулі ўвагі на супярэчнасці ў справе Фаміна. Не дапамаглі і звароты маці ў Вярхоўны суд і да Генеральнага прокурора.

У грамадскую прыёмную Праваабарончага Цэнтра «Вясна-96» звязрнуліся асуджаныя на съмерць з просьбай абараніць іх права на жыцьцё:

1. Фамін Іван Васільевіч. Быў асуджаны 9.12.97 г. Мінскім абласным судом да выключнай меры пакараньня — расстрэлу. Пагрозамі і шантажом падзельнікі А. Шаткін і С. Жараў прымусілі асуджанага ўзяць на сябе віну за зьдзяйсьненіне двух забойстваў. Экспертыза ня выявіла на рэчах асуджанага І.Фаміна крыві забітых, у той час як адзеньне А.Шаткіна і С.Жарава было ў крыві. Падчас съследства не праводзіліся съследчыя эксперыменты, не дапрошваліся съведкі, і былі іншыя парушэнні крымінальна-працэсуальнага заканадаўства. Падчас съследчых дзеянняў І.Фамін быў падвергнуты катаваньням. Асуджанага да вышэйшай меры пакараньня Івана Фаміна ў ходзе съследства білі гумавай дубінкай і нагамі, адзявалі супрацьгаз, перакрывалі доступ кіслароду — тро разы ён губляў прытомнасць, пры гэтым яго прымушалі падпісаць дакументы, якія нават не дазвалялі прачытаць.

2. Праціраеў Сяргей Емяльянавіч. Справу вяла прокуратура г.Жлобіна Гомельскай вобласці. Адвакаты гарадской калегіі г.Жлобіна і Мінскай абласной калегіі абураныя грубай падтасоўкай съследчых матэрыялаў, парушэннямі крымінальна-працэсуальнага кодэкса РБ.

3. Склярэнка Ігар. Парушаная прэзумпцыя невінаватасці, права на абарону. Ёсьць съведкі, якія съцвярджаюць, што ў момант зьдзяйсьнення забойства І.

Склярэнка не знаходзіўся ў г. Сьветлагорску (месцы злачынства), а быў у Жлобіне. Суд не прыняў гэта пад увагу.

4. Глушонак Міхаіл Мікалаевіч падпісаў прызнаныне ў забойстве пад уцікам з боку съледчага Місюкевіча, які ведаў, што Глушонак ужываў наркотыкі з 1990 года. Съледчы Місюкевіч прапанаваў Глушонку «узяць на сябе забойства» у абмен на наркотыкі. Глу шонак адмовіўся, пасьля чаго супрацоўнікі Чэрвеньскага ізалятару часовага ўтрыманья білі яго па пятках і нырках гумавай дубінкай. Затым зноў зявіўся съледчы, які прынёс наркотыкі. Съледчы сказаў: «Калі ты адмовішся пісаць, то я ня дам табе гэтыя таблеткі, і цябе тут заб'юць». У выніку Глушонак падпісаў яўку з павіннай. Съледчы таксама сказаў: «Калі ты, Глушонак, уздумаш на судзе даць задні ход, то пасьля суда цябе застрэляць пры спробе ўцёкаў». На Вяроўным Судзе пры касацыйным разглядзе справы Глушонак расказаў пра гэта, але прысуд пакінуты бяз зъменаў – вышэйшая мера.

5. Капусьцін Анатоль. Прыйсуд па артыкулах 87ч. 1, 191 ч.3, 189 ч. 1, 124 ч.2, 89 ч.2, а па арт. 100 п. «а», «е», «з» КК — съмяротнае пакаранье, расстрэл з канфіскацыяй маёмысьці. 11 верасьня 1997 г. судовая калегія па крымінальных справах Віцебскага абласнога суда пад старшынствам Дзядкоўскай С.Я. прызнала яго вінаватым у крадзяжы маёмысьці і асобных дакументаў, злачынным нападзе па папярэдняй змове групай асобаў з нанясеньнем цяжкіх цялесных пашкоджанняў і прысваенем маёмысьці ў буйным памеры, пагрозе забойства асобе ў сувязі з ажыццяўленнем службовай дзейнасці, незаконным пазбаўленнем волі метадам, небяспечным для жыцця і здароўя пацярпелага, звязаным з фізічнымі пакутамі, а таксама ва ўмысным забойстве, забойстве з карыслівай мэтай асобай, якая раней зъдзейсніла забойства.

6. Забабурына Сяргея прызналі віноўным у забойстве, махлярстве і незаконным вырабу і нашэнні агнястрэльнай зброі. Прыйсуд: съмяротнае пакаранье — расстрэл з канфіскацыяй маёмысьці. У Праваабарончы Цэнтр «Вясна-96» звязрнуліся бацькі Забабурына Сяргея, якія прадставілі съведчаньні таго, што іх сын на самой справе не зъяўляўся забойцам.

Анатоль Капусьцін з камеры съмяротнікаў перадаў ліст, у якім ён піша, што ў ходзе съледства ў судзе ён агаварыў Забабурына, таму што баяўся адзін несыці адказнасць за забойствы. Вось толькі некаторыя фрагменты з ліста Капусьціна: «Па эпізоду гібелі Тамашова У. я наўмысна агаварыў Забабурына С.А. у тым, што ён дапамагаў мне звязваць Тамашова, а потым вывозіць ягоны труп для крэмацыі. Я

хацеў частку віны за съмерць Тамашова ўзваліць на Забабурына С. Заяўляю: Забабурын Сяргей Анатольевіч не вінаваты ні ў адным абвінавачваныні ў забойстве». Недаступнасць месцаў утрыманьня асуджаных на съмерць даюць магчымасць несумленным супрацоўнікам СІЗА ужываць у адносінах да іх катаўаныні і зъзек, якія прыніжаюць чалавечую годнасць.

Правабарончаму Цэнтру «Вясна-96» стала вядома, што асуджаныя да вышэйшай меры пакараньня ўтрымліваюцца ў мінскім СІЗА у нечалавечых умовах. Асуджаных б'юць літаральна за ўсё: за тое, што пішуць заяўкі ў медыцынскую частку, за тое, што пішуць заяўкі, каб прыйшоў сьвятар для споведзі. Б'юць драўляным малатком для прастукваньня кратай і съцен. Былі выпадкі, калі малатком ламалі рэбры, рукі, адбівалі лёгкія. Падчас спатканьня з роднымі альбо адвакатам прадстаўнікі адміністрацыі мінскага СІЗА забараняюць гаварыць аб рэжыме ўтрыманьня.

ВЫКЛІКАЕ ЗАНЕПАКОЕНАСЬЦЬ СІТУАЦІЯ З УМОВАМІ ЎТРЫМАНЬЯ АСУДЖАНЫХ У МЕСЦАХ ЗЬНЯВОЛЕНЬЯ

Згодна з крымінальна-працэсуальным кодэксам РБ, асоба можа ўтрымлівацца пад вартай да суда паўтары гады.

Людзі, віна якіх не даказаная ў судзе, утрымліваюцца ў съледчых ізалятарах у вельмі цяжкіх умовах.

Месцы пазбаўлення волі сталі расаднікамі эпідэміі СНІДу, туберкулёзу ды іншых хваробаў. Праваабарончаму Цэнтру «Вясна-96» стала вядома, што ў аршанская калоніі УЖ 15/8 у 1998 годзе была ўспышка дыфтерыту са сымдротнымі выпадкамі.

Паводле афіцыйных дадзеных, больш за траціну ВІЧ-інфіцыраваных у Беларусі знаходзяцца ў турмах. Аднак з размоваў з бытымі і цяперашнімі зьняволенымі можна зрабіць выснову, што абсьледваныні на наяўнасць вірусу прыкладна ў 50 працэнтаў выпадкаў не праводзяцца ўвогуле. У тых месцах, дзе такія абсьледваныні праводзяцца, яны ідуць з парушэннямі элементарных правілаў — ін'екцыі і забор крыві праводзяцца нестэрыльнымі шпрыцамі, што стварае прямую пагрозу распаўсюджванья СНІДу паралельным шляхам.

Камеры ў месцах пазбаўлення волі перапоўненыя ў некалькі разоў (зьняволеным прыходзіцца спаць па чарзе альбо на падлозе), медыцынская дапамога недастатковая. Зафіксаваныя выпадкі съмерці ў выніку неаказанья зьняволеным своечасовай медыцынскай дапамогі.

9 сінегня Кіраўскі раённы суд прыняў рашэнне аб пераносе наступнага паседжанья па справе 74-гадовага экс-старшыні ЗАТ «Расьсьвет» Васіля Старавойтава ў сувязі са станам здароўя — у падсуднага абвастрыўся бранхіт. Гэта першы выпадак, калі праваахоўныя органы призналі ягоны кепскі стан здароўя. Тэмпература ў камеры, у якой утрымліваецца В.Старавойтаў, вельмі нізкая, акрамя таго ў СІЗА ў бальнічнай камеры няма неабходнага медыцынскага абсталяванья. Між тым, стан здароўя В.Старавойтава працягвае пагаршацца.

У БЕЛАРУСІ АДСУТНІЧАЕ НЕЗАЛЕЖНАЯ СУДОВАЯ ЎЛАДА

Згодна з законам аб судаўладкаваньні ад 13.01.95 г. з унесенымі ў 1996-1998 гадах зъменамі, суды Рэспублікі Беларусь ствараюцца на падставе выбарнасці альбо прызначэнні судзьдзяў. Судзьдзі абласных, Мінскага гарадскога, раённых (гарадскіх), вайсковых судоў, гаспадарчых судоў абласцей, гаспадарчых судоў гарадоў і раёнаў і съпецыялізаваных судоў прызначаюцца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. У адпаведнасці з незаконнымі зъменамі ў Канстытуцыі, зробленымі ў 1996 г., стварылася сітуацыя, што са згоды Савету Рэспублікі прэзідэнт прызначае на пасады судзьдзяў Вярхоўнага Суда, Вышэйшага Гаспадарчага Суда. Прэзідэнт мае права прызначаць шэсцьць судзьдзяў Канстытуцыйнага Суда, вызваляюць з пасады старшыню і судзьдзяў Канстытуцыйнага Суда, старшыню і судзьдзяў Вярхоўнага Суда, старшыню і судзьдзяў Вышэйшага Гаспадарчага Суда. Судзьдзі сярэдняга і ніжэйшага зъвеньняў судовай сістэмы РБ вызваляюцца з пасады па рашэнню органа, які прызначыў яго на пасаду.

У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ АДСУТНІЧАЕ НЕЗАЛЕЖНАЯ АДВАКАТУРА

31 ліпеня 1997 г. у Рэспубліцы Беларусь ліквідаваная свабодная адвакатура. Тыя адвакаты, хто не ўступіў у падпарадкованыя дзяржаве калегіі адвакатаў, цяпер ня маюць права займацца адвакацкай дзейнасцю, а іхнія ліцэнзіі будуць анульянаваныя міністэрствам юстыцыі. Прэзідэнцкі дэкрэт №12 фактычна скасаваў незалежную адвакатуру і ўзмацніў дзяржаўную рэпрэсійную машыну. На падставе гэтага дэкрэту ў Закон пра адвакатуру былі ўнесеныя значныя зьмены. Згодна з артыкулам 12 Закону пра адвакатуру, ліцэнзія на права займацца адвакацкай дзейнасцю выдаецца тэрмінам на 5 гадоў. Пасля заканчэння тэрміну дзеяньня ліцэнзіі адвакаты павінны пацвярджаць яе ў Міністэрстве юстыцыі. Ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі, якая склалася на сёньняшні дзень у РБ, гэты артыкул можа паслужыць падставай для пазбаўлення няўгодных адвакатаў ліцэнзіі. У прыватнасці, ліцэнзіі пазбаўленыя вядомыя беларускія адвакаты Г.Паганяйла і Н.Дудараў.

Міністэрству юстыцыі нададзеныя шырокія паўнамоцтвы адносна контролю за дзейнасцю адвакатуры.

8 ліпеня 1998 г. беларускі юрыст Аляксей Філіпчанка зъдзейсніў акт самаспалення перад будынкам гарадскога суда ў г. Наваполацку, дзе была спроба міліцыі затрымаць яго па загаду мясцовых уладаў. Юрыста чакаў арышт. А. Філіпчанка выліў на сябе трох літров бензіну і падпаліўся. З цяжкімі апёкамі адвакат быў дастаўлены ў бальніцу. 31 жніўня Аляксей Філіпчанка памёр у Віцебскім абласным апёковым цэнтры. Аляксей Філіпчанка абараняў сваю кліентку, жыхарку Наваполацка — пенсіянерку А.Воранаву, у якой мясцовыя ўлады з дапамогай суда, прокуратуры, міліцыі і нават пажарных хадзелі забраць кватэру, якая знаходзілася ў яе прыватнай уласнасці. Усе юрыдычныя сродкі дапамогі — звароты ў прокуратуру і Вярхоўны суд — былі безвыніковымі.

Юрыст спаліў сябе, каб звярнуць увагу грамадскасці на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. «Мае дзеяньні съядомыя, як юрыст я дзейнічаю асэнсавана», — так сказаў А.Філіпчанка. Сыпецыялісты, якія гаварылі з А. Філіпчанкам у апёковым цэнтры, не знайшлі ў яго адхіленняў у псіхіцы.

У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ ДАГЭТУЛЬ ІСНУЕ ІНСТИТУТ ПРАПІСКІ

Гэта ўваходзіць у супярэчаньне з арт. 13 Усеагульнай дэкларацыі правоў чалавека, які съцвярджае, што «кожны чалавек можа вольна перамяшчацца і выбіраць сабе месца жыхарства ў межах кожнай дзяржавы», а таксама з арт. 30 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, дзе сказана: «грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права вольна перамяшчацца і абіраць месца жыхарства ў межах Рэспублікі Беларусь». Інстытут прапіскі зьяўлецца перашкодай для ўладкаваньня на працу і абмяжоўвае права чалавека на вольнае абрраньне месца жыхарства.

KAMUNIKAT.ORG

У БЕЛАРУСІ ІСНУЕ ЎСЕАГУЛЬНЫ ВАЙСКОВЫ АБАВЯЗАК

Дагэтуль адсутнічае Закон пра альтэрнатыўную службу. Гэта значыць, што асобы, якія па сваіх рэлігійных альбо іншых перакананьнях ня могуць браць у рукі зброю, прызываюцца ў войска на агульных падставах.

KAMUNIKAT.org

БЕЛАРУСЬ АПЫНУЛАСЯ Ў ПАЛІТЫЧНАЙ ІЗАЛЯЦЫІ

У лістападзе 1996 г., калі незаконна быў разагнаны Вярхоўны Савет 13-скліканьня, Беларусь апынулася ў палітычнай і эканамічнай ізоляцыі.

У чэрвені 1998 г. у Рэспубліцы Беларусь разгарэўся міжнародны палітычны скандал. 22-23 чэрвеня 1998 г. сталіцу Беларусі пакінулі паслы краінаў Еўрасаюзу: Велікабрытаніі, Германіі, Грэцыі, Італіі, Францыі, а таксама Японіі, Злучаных Штатаў Амерыкі і Польшчы. Гэтаму папярэднічаў загад прэзідэнта РБ А.Р. Лукашэнкі, каб да 17 чэрвеня 1998 г. дыпламаты і члены іх сем'яў пакінулі тэрыторыю комплексу Драздзы пад Мінском. Падставай для высяленья паслужылі рамонтна-будаўнічыя работы на тэрыторыі комплексу. Прэзідэнт РБ надаў комплексу Драздзы статус сваёй рэзідэнцыі. Знаходжанье 22 паслоў побач з кірауніком дзяржавы стала непажаданым. 17 чэрвеня паслы краін Еўрасаюзу накіравалі міністру замежных спраў Івану Антановічу рашучае папярэджанье: альбо афіцыйны Мінск спыняе патрабаваныні адсяленья, альбо ўрады краінаў адклікаюць з рэспублікі сваіх надзвычайных і паўнамоцных прадстаўнікоў. 19 чэрвеня паслы выехалі на працу ў свае амбасады, якія знаходзяцца ў Мінску, але вярнуцца на абед у комплекс Драздзы ім не давялося. Цэнтральны праезд у пасёлак аказаўся перакапаным, а брама завараная. У свае рэзідэнцыі паслы дабіраліся хто як мог. Дэніэл Спекхард, пасол ЗША, пайшоў пешшу. Пасол Францыі Бернар Фасье даехаў да рэзідэнцыі на ровары. Апрача гэтага, у рэзідэнцыях былі адключаныя вада, электрычнасць і тэлефонная сувязь. 19 чэрвеня ў Брытанскай амбасадзе з гэтай нагоды адбылася надзвычайная нарада, у якой прымалі ўдзел 14 амбасадараў, пасля чаго было прынятае рашэнье, што паслы краін Еўрасаюзу пакінуць Мінск і вернуцца ў свае краіны для кансультацыяў. У сваю чаргу прэзідэнт РБ праз сродкі масавай інфармацыі паведаміў, што «кожны дыпламат павінен падпарадкоўвацца парадкам той краіны, дзе ён знаходзіцца». 6 кастрычніка, у дзень 1-х угодкаў съмерці ад тэрарыстычнага акту кірауніка магілёўскай абласной службы контролю Я.Мікалуцкага, прэзідэнт РБ А. Лукашэнка зрабіў заяву, што гэтая крымінальная справа датычылася і яго асабіста. «Жыцьцё прэзідэнта было на валаску», — так заявіў А.Лукашэнка журналістам падчас цырымоніі закладкі першага дому жыльлёвага комплексу «Алімпійскі» у Мінску, які будуецца непадалёку ад пасёлка Драздзы. «Гэтае злачынства рыхтавалася, на жаль, у некалькіх метрах адсюль, таму ня трэба адназначна ўспрымаць усё тое, што адбывалася вакол Драздоў. Там усё больш складана і сур'ёзна», — заявіў Лукашэнка.

Аб'ектам інтэграцыі для А.Лукашэнкі зьяўляеца Расія, аднак і ў Маскве ёсьць упłyвовыя палітыкі, якія разумеюць небясьпечнасць рэжыму Лукашэнкі. Таму прэзідэнту РБ даводзіцца абапірацца выключна на агрэсіўна-рэакцыйныя сілы Расіі.

16 кастрычніка ў Маскве на сумеснай калегіі міністэрстваў абароны Расіі і Беларусі заключана пагадненне паміж расійскім і беларускім ваеннымі ведамствамі. Мэта гэтага пагаднення — умацаванне супрацьстаянья па шырэньню НАТА. Міністр абароны Расіі Ігар Сяргееў назваў пагадненне сакрэтным. Сярод дакументаў, падпісаных 16 кастрычніка ў Маскве, быў план работы ваенных ведамстваў на 1999 г., план работы міністэрстваў абароны па фарміраванню сумеснага абароннага заказу. На сумеснай калегіі абмяркоўвалася сітуацыя ў Косава. Прадстаўнікі Беларусі заявілі пра сваю гатоўнасць аказаць дапамогу Белграду зброяй і тэхнікай. Пагадненне аб ваенным супрацоўніцтве, падпісаное ў Маскве, сведчыць аб tym, што беларуска-расійская інтэграцыя набыла рэальную аснову — супрацьстаянне НАТА.

25 сінезня 1998 г. у Маскве прэзідэнты Беларусі і Расіі падпісалі дэкларацыю аб стварэнні ў 1999 годзе саюзнай дзяржавы. У дакуменце сказана, што дзяржавы-удзельніцы саюзу захаваюць пры гэтым нацыянальны суверэнітэт. Да сярэдзіны 1999 г. «будзе распрацаваны і вынесены на ўсенароднае абмеркаванье даговор аб аб'яднанні» дзіўюх краінаў. Плануецца летам правесьці рэферэндумы ў Беларусі і Расіі па гэтым пытаньні. У дэкларацыі таксама заяўлены пастапны пераход да адзінай валюты, які павінен пачацца ў сакавіку 1999 г. Гэтая дэкларацыя адкрыта парушае Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь.

Такім чынам, можна канстатаваць, што парушэнні право чалавека ў Беларусі трывала ўваходзяць у сістэму кіраванья дзяржавай А.Лукашэнкам і ўрадам краіны, што зьяўляеца адкрытым ігнаранаваннем міжнародных нормаў па захаванні право чалавека і парушэннем Усагульной дэкларацыі право чалавека.

ЗМЕСТ

УСТУП.....	2
У БЕЛАРУСІ РЭГУЛЯРНА ПАРУШАЕЦЦА «ПРАВА НА СВАБОДУ МІРНЫХ СХОДАЎ І АСАЦЫЯЦЫЯЎ»	4
ХАРАКТЭРНА, ШТО ПРАВААБАРОНЧЫ РУХ У БЕЛАРУСІ, ЯКІ ЗЬЯЎЛЯЕЦЦА ЧАСТКАЙ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСТЬЦІ, АДЧУВАЕ НА САБЕ ЦІСК УЛАДАЎ	14
РЭЖЫМ ЛУКАШЕНКІ КІДАЕ ЗА КРАТЫ І ІМКНЕЦЦА ЗАПАЛОХАЦЬ АПАЗІЦЫЙНА НАСТРОЕНЮ МОЛАДЗЬ	16
ПАВЯЛІЧВАЕЦЦА КОЛЬКАСТЬЦЬ ПАЛІТЫЧНЫХ БЕЖАНЦАЎ З БЕЛАРУСІ	20
ПАШЫРАЮЦЦА ПАЙНАМОЦТВЫ РЭПРЭСІЙНЫХ СТРУКТУРАЎ КДБ	21
У БЕЛАРУСІ ПАРУШАЕЦЦА «ПРАВА НА СВАБОДУ ПРЫТРЫМЛІВАЦЦА СВАІХ ПЕРАКАНАНЬНЯ І СВАБОДУ ШУКАЦЬ, АТРЫМЛІВАЦЬ І РАСПАЎСЮДЖВАЦЬ ІНФАРМАЦЫЮ»	22
У БЕЛАРУСІ ПАЧЫНАЮЦЬ АРЫШТОЎВАЦЬ ЗА ПАЛІТЫЧНУЮ ПРЫНАЛЕЖНАСТЬЦЬ	26
СПРАВЫ ПРАДПРЫМАЛЬNIКАЎ У.КУДЗІНАВА І А.КЛІМАВА - ТЫПОВЫЯ ПРЫКЛАДЫ РАСПРАВЫ ДЫКТАРСКАГА РЭЖЫМУ НАД ІНШАДУМЦАМИ	27
ПАШЫРАЮЦЦА АНТЫДЭМАКРАТЫЧНЫЯ ТЭНДЭНЦЫІ Ў ЭКАНОМІЦЫ	30
ПРАВААБАРОНЧЫ ЦЭНТР «ВЯСНА-96» АДЗНАЧАЕ, ШТО НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АДУКАЦЫЯ Ў БЕЛАРУСІ МЭТАНАКІРАВАНА ЗЬНІШЧАЕЦЦА	31
У БЕЛАРУСІ ІСНУЕ ЗАБАРОНА НА ПРАФЕСІІ ДЛЯ АПАЗІЦЫЯНЕРАЎ	35
БЕЛАРУСЬ ЗАСТАЕЦЦА Ў ЛІКУ ТЫХ КРАІНАЎ, ДЗЕ ІСНУЕ СЪМЯРOTНЫ ПРЫСУД	36
ВЫКЛІКАЕ ЗАНЕПАКОЕНАСТЬЦЬ СІТУАЦЫЯ З УМОВАМІ ЎТРЫМАНЬНЯ АСУДЖАНЫХ У МЕСЦАХ ЗЬНЯВОЛЕНЬНЯ	39
У БЕЛАРУСІ АДСУТНІЧАЕ НЕЗАЛЕЖНАЯ СУДОВАЯ ЎЛАДА	40
У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ АДСУТНІЧАЕ НЕЗАЛЕЖНАЯ АДВАКАТУРА	41
У РЭСПУБЛІЦЫ БЕЛАРУСЬ ДАГЭТУЛЬ ІСНУЕ ІНСТИТУТ ПРАПІСКІ	42
У БЕЛАРУСІ ІСНУЕ ЎСЕАГУЛЬНЫ ВАЙСКОВЫ АБАВЯЗАК	43
БЕЛАРУСЬ АПЫНУЛАСЯ Ў ПАЛІТЫЧНАЙ ІЗАЛЯЦЫІ	44